



ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

20 ліпеня 2011 г.
СЕРАДА
№ 135 (26999)

Кошт 700 рублёў

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАЦВЯРДЖАЕ ПРЫХІЛЬНАСЦЬ БЕЛАРУСІ ДА РАЗВІЦЦА СУПРАЦОЎНІЦТВА З РАСІЯЙ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвярджае прыхільнасць беларускай дзяржавы да развіцця супрацоўніцтва з Расіяй і яе рэгіёнамі. Аб гэтым Прэзідэнт заявіў 19 ліпеня на сустрэчы з губернатарам Амурскай вобласці Расійскай Федэрацыі Алегам Кажамякам, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

«Тая стратэгія, якую мы некалі вызначылі па развіцці адносін паміж Беларуссю і рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі, дае добры плён, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Па гэтым прыкладзе мы рухаемся і ў супрацоўніцтве, напрыклад, з Украінай. Вялікая краіна, не ўсё можна вырашыць у Кіеве, мы вельмі добра супрацоўнічаем з губернатарамі Украіны, гэта таксама дае вельмі вялікі плён».

Прэзідэнт асабліва звярнуў увагу на тое, што апошнім часам зроблена шмат па развіцці інтэграцыі паміж Беларуссю, Казахстанам і Расіяй, наданню большай свабоды ў эканоміцы. Кіраўнік беларускай дзяржавы лічыць, што гэта ўжо дае нядрэнныя вынікі. «Упэўнены, з 1 студзеня стварэннем Адзінай эканамічнай прасторы мы фактычна аднаўляем адзіную краіну ў эканоміцы. Гэта таксама вельмі важна. Вядома, шурпатацыяў яшчэ хапае, але калі ўжо Расія рызыкнула пайсці гэтым шляхам, я думаю, гэта справа часу — зняць гэтыя шурпатацыі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. «Таму ў нас добрыя перспектывы, і я хачу пацвердзіць прыхільнасць да развіцця нашых адносін з Расійскай Федэрацыяй», — дадаў ён.

Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў, што ва ўзаемаадносінах Беларусі з расійскімі рэгіёнамі адносіны з Амурскай вобласцю развіваюцца найбольш дынамічна. На яго думку, гэта сведчыць аб тым, што вялікія адлегласці не з'яўляюцца перашкодай для наладжвання сувязяў. За апошнія гады значна ўзраслі пастайкі ў Амурскую вобласць беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі, трактароў, шын, харчовых тавараў. У гэтым расійскім рэгіёне створаны зборачныя вытворчасці зборжэўборачных камбайнаў беларускіх прадпрыемстваў. Толькі за пяць месяцаў гэтага года аб'ём узаемнага гандлю перасягнуў \$30 млн і ў параўнанні з аналагічным перыядам 2010 года павялічыўся на 66,5 працэнта.

«Вы павінны ведаць, што вы для нас ніколі не будзеце чужымі людзьмі, што б там ні гаварылі і ні пісалі», — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да губернатара Амурскай вобласці.

«Многія гавораць, што Лукашэнка вельмі эмацыянальны, калі гаворыць аб адносінах. Мы рускія людзі, у нас эмоцыі заўсёды б'юць цераз край і без эмоцыяў мы ніколі не будавалі нашы адносіны, маю на ўвазе, паміж славянскімі дзяржавамі. Увогуле, гэта заява нядыбрасуменнага сродкаў масавай інфармацыі», — сказаў Прэзідэнт.

Апаніруючы тым, хто лічыць, што Беларусь не сёння, дык заўтра разваліцца, яе падзельць, ці то НАТА паглыне, ці то Еўрапейскі саюз, — Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што нічога такога не здарыцца, сёння краіна жыве, і яна будзе жыць.

У сваю чаргу губернатар адзначыў, што ў Амурскай вобласці добрыя вынікі супрацоўніцтва з Беларуссю. У прыватнасці, для рэгіёну карысны беларускі вопыт па развіцці сельскай гаспадаркі, стварэнні малочна-тварных ферм.

Алег Кажамяка таксама сказаў, што Амурская вобласць гатова прадаставіць Беларусі пляцоўкі для вырошчвання соі, якая выкарыстоўваецца ў жывёлагадоўлі. Губернатар лічыць, што гэты праект быў бы вельмі выгадны для Беларусі, дзе актыўна развіваецца жывёлагадоўля, нават з улікам транспартных расходаў. Акрамя таго, Амурская вобласць гатова пашырыць аб'ёмы закупак новых энерганасаных трактароў у Беларусі, а таксама міні-сельгасабсталявання для фермерскіх гаспадарак.

Жывая зямля

РАЗ ФАЗАН, ДВА — ПАЎЛІН



АДПРАЎКА ПРЫЗЫЎНІКОЎ У ВОІНСКІЯ ЧАСЦІ ПАЧАЛАСЯ ў ЧОРА ў БЕЛАРУСІ

Ваенкаматы пачынаюць адпраўку прызыўнікоў у воінскія часці для далейшага праходжання службы. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамліў ў прэс-службе Міністэрства абароны Беларусі.

Усяго з 19 па 26 ліпеня на тэрміновую ваенную службу плануецца накіраваць толькі каля 3 тыс. навабранцаў. Яны папоўняць унутраныя войскі МУС, падраздзяленні дзяржаўнай бяспекі і пагранічнай службы, а таксама асобныя падраздзяленні Узброеных Сіл.

Усяго прызыўныя камісіі прынялі рашэнні па звыш 50 тыс. прызыўнікаў. Больш як 30 тыс. атрымалі часовыя адтэрміноўкі, большая частка з іх — студэнты, а 10 працэнтаў прызыўнікоў атрымалі адтэрміноўкі па стану здароўя.

Цырымонія прыняцця ваеннай прысягі ў гэтага папаўнення пройдзе 13 жніўня 2011 года. Наступная адпраўка навабранцаў адбудзецца ў лістападзе 2011 года. У гэты перыяд у злучэнні і часці беларускай арміі плануецца накіраваць каля 12 тыс. чалавек.

3 мая 2011 года ў Беларусі зменены тэрміны прызыву на ваенную службу. Раней штогод праходзілі два прызывы: у кастрычніку-студзені і красавіку-ліпені. З гэтага года тэрміны пераносцяцца на люты-май і жнівень-лістапад. Такім чынам, адпраўкі прызыўнікоў на службу будуць ажыццяўляцца не ў студзені і ліпені, а ў маі і лістападзе. На праходжанне службы ў рэзерве прызыўнікі будуць адпраўляцца ў лістападзе.

ЖЫХАРЫ лясной вёскі Ліпск Ганцавіцкага раёна — самай аддаленай ад райцэнтра, Рыгор і Тацяна Ермаковічы не займаюцца агратурызмам, але на сваім сялянскім падвор'і знайшлі месца і экзатычным птушкам — фазанам і паўліну.

— Гэта зусім не клопатна, але нам і нашым дзецям цікава, — кажа гаспадыня Тацяна Ермаковіч.

«Панскія» птушкі, як казалі ў колішнія часы, патрапілі ў Ліпск ад аматара-птушкалюба з вёскі Задуб'е. Карміць і даглядаць дзіўных навасе́лаў даверана сынам-школьнікам Дзмітрыю і Аляксандру (на фотаздымку). Знешні выгляд гадаванцаў падказвае, што птушыныя гаспадары ведаюць сваю справу добра.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY



Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации»

ИНФОРМИРУЕТ:

в извещении о проведении открытого аукциона по продаже склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Юзуфовский с/с, район д. Юзуфово, опубликованное в газете «Звезда» от 25.06.2011, вносится изменение: вместо (инв. № 600/С-128872) читать (инв. № 600/С-128954); вместо об.пл. 140,2 кв.м. читать об.пл. 197 кв.м.

Тел.: (8017) 224-61-34; 500-47-12.

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

В соответствии с условиями договоров банковского вклада (депозита) до востребования «Пенсионный», заключенных на условиях, утвержденных протоколом Кредитного комитета ОАО «Белагропромбанк» от 04.04.2006 № 36, ОАО «Белагропромбанк» сообщает об установлении процентной ставки с 20 июля 2011 года в размере 20% годовых.

Телефон Контакт-центра Банка – 136

8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – по тарифам операторов связи.

Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

Ну і ну!

ВЫЙШАЎ НА БАЛКОН... ПАСТРАЛЯЦЬ

У Гродне 25-гадовы рабочы аднаго з прадпрыемстваў вырашыў пастраляць. І не ў ціры, а з балкона жылога дома, паведамляе аддзяленне інфармацыі і грамадскай сувязі УУС Гродзенскага аблвыканкама.

Апоўначы малады чалавек, будучы нецвярозым, выйшаў на балкон сваёй кватэры па вуліцы Кляновай і ў якасці мішэні выбраў аўтамабіль «Сітраен — Ксара», што стаяў у двары. Паколькі да іншамаркі з другога паверхы было зусім блізка, то ўсе чатыры металічныя шарыкі трапілі ў цэль: адзін прабіў шкло пасажырскіх дзвярэй, тры — пашкодзілі кузаў машыны. Заведзена крымінальная справа па артыкуле «Хуліганства».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Беражыце сябе!

Спёка. Ціск скача

У сувязі са спёкай напружана працуе Магілёўская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі: цяпер там рэгіструюць да паўтысячы выклікаў у дзень, як падчас зімовай эпідэміі грыпу. Цяпер жа найбольш пакутуюць ад высокай тэмпературы паветра людзі з захворваннямі сардэчна-сасудзістай сістэмы. Яны просяць дапамогі ў сувязі са скачкамі крывянога ціску.

А вось за палову лета з цеплавым ударам звярнуліся ў хуткую медыцынскую дапамогу 13 чалавек, з якіх 4 дзяцей. Як правіла, дрэнна сябе адчувалі людзі, якія правялі пэўны час пад сонцам ці ў душным памяшканні.

Метэаролагі прагназуюць бліжэйшымі днямі павелічэнне тэмпературы паветра за 30 градусаў, таму медыкі яшчэ



раз нагадваюць элементарныя правілы паводзін пры анамальнай спёцы. Націць светлы капялюш, апранаць лёгкае адзенне з натуральных тканін, на вуліцы трымацца ценю, сардэчнікам знаходзіцца ў памяшканні ў час максімальнай сонечнай актыўнасці (з 12 да 16 гадзін), кампенсаваць дэфіцыт вільгаці ў арганізме вадой, зялёнай і травяной гарбатай. І памятаць, што ўжыванне алкагольных напояў у такую спёку — гэта магутны ўдар па арганізме.

Ілона ІВАНОВА.

ISSN 1990 - 763X



Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 20.07.2011 г. (для б/н разлікаў)		Курсы замежных валют для безналіковых разлікаў Цэнтрабанка РР			
1 долар ЗША.....	5 000,00	1 чэшская крона.....	289,67	USD.....	28,1505
1 еўра.....	7 075,00	1 польскі злоты.....	1760,78	10 UAH.....	35,2088
1 латвійскі лат.....	9 992,01	1 расійскі рубель.....	177,62	1000 BYR.....	56,2335
1 літоўскі літ.....	2 052,59	1 украінская грыўня.....	625,37	EUR.....	39,7316

АЭС ДАПАМОЖА Ё РАЗВІЦЦІ ТУРЫЗМУ?

Пасля аварыі на японскай АЭС «Фукусіма-1» давер да атамнай энергетыкі ў свеце знізіўся. Некаторыя развітыя краіны ўвогуле вырашылі адмовіцца ад выкарыстання «мірнага атома» і пераклучыцца на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Ці не варта і Беларусі пайсці па тым жа шляху, тым больш што будаўніцтва АЭС можа пашкодзіць пастаўленай кіраўніком дзяржавы задачы развіваць Нарачанскую турыстычную зону?

— Рашэнне аб будаўніцтве АЭС застаецца нязменным, — падкрэсліў галоўны інжынер Дырэкцыі будаўніцтва АЭС Анатоль БОНДАР. — Пакуль што рана казаць, што папулярнасць АЭС у свеце падае. Сапраўды, некаторыя краіны карэктуюць сваю праграму ў атамнай энергетыцы — напрыклад, Германія. Яшчэ шэраг краін патрабуюць дадатковых рэвізій праектаў АЭС. Безумоўна, сусветная грамадскасць насцярожылася. Гэта факт. Але сур'ёзныя высновы пасля здарэння на «Фукусіме» зрабілі і спецыялісты — і праекціроўшчыкі, і наладчыкі, і спецыялісты па эксплуатацыі.

Ужо дакладна прааналізаваны вынікі аварыі ў Японіі. Я сам двойчы з таго часу наведаў Санкт-Пецярбургскі навукова-даследчы інстытут «Атамэнерпраект», які з'яўляецца генеральным распрацоўшчыкам праекта «АЭС-2006» для нашай беларускай атамнай станцыі. Там была праведзена самая сур'ёзная работа па праецыраванні падзей на «Фукусіме» на наш праект «АЭС-2006». Сцэнарый развіцця аварыі і яго наступствы для нас даследаваны да дробязяў.

Па словах галоўнага інжынера, нават праект 60-х гадоў, які быў выкарыстаны пры будаўніцтве «Фукусімы-1», паказаў добрую ўстойлівасць да землятруса. Вырашальным стаў менавіта збег фактараў, верагоднасць якіх была ўлічана ў больш сучасных праектах.

— «АЭС-2006» — гэта сучасны праект павышанай бяспекі з аптымальным спалучэннем актыўнай і пасіўнай сістэм бяспекі. Я лічу, што рашэнне Беларусі будаваць атамную станцыю і развіваць у сябе атамную галіну — правільнае, і падзеі на адной станцыі, якая пацярпела ад збегу прыродных катаклізмаў (землятрус у і цунамі) не павінны спыняць нас.

Між іншым, прататып атамнага рэактара, які будзе ўстаноўлены на Беларускай АЭС, ужо тры гады паспяхова дзейнічае на Цяньваньскай атамнай станцыі ў Кітаі. Апроч таго, аналагічныя

з нашым рэактары «АЭС-2006» будуць устаноўлены на двух энергоблоках Ленінградскай АЭС (ЛЭС-2) і Балтыйскай АЭС у Расіі.

Анатоль Бондар выказаў меркаванне, што атамная станцыя дапаможа ў развіцці турызму, бо для прыцягнення турыстаў першапачаткова трэба стварыць ім дастойныя ўмовы пражывання. І надзейная крыніца электраэнергіі толькі паспрыяе гэтаму.

— Рэспубліка Беларусь актыўна ўключылася ў працэсы па выкарыстанні альтэрнатыўных крыніц энергіі, — адзначыў першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Віталь КУЛІК. — Цяпер вядуцца работы па выяўленні пляцовак для размяшчэння аб'ектаў, якія выкарыстоўваюць аднаўляльныя крыніцы энергіі, будуюцца гідрэлектрастанцыі на Нёмане і Заходняй Дзвіне. Днямі адбыліся канчатковыя перамовы з нямецкай кампаніяй па будаўніцтве на Беларускай ветрапарку. Хоць у цэлым наша тэрыторыя не вельмі падыходзіць для сур'ёзнага развіцця ветраэнергетыкі, тым не менш, у нас ёсць шэраг пляцовак, дзе хуткасць ветру перавышае 4 метры за секунду, чаго дастаткова для эфектыўнай работы ветрака. Тым больш што сённяшнія праекты ветраэнергетычных устаноў прадугледжваюць размяшчэнне рабочых органаў на вышыні 200 метраў і дазваляюць эфектыўна выкарыстоўваць нашы рэсурсы. Ветрапарк — гэта пілотны камерцыйны праект. Мы спадзяёмся, што ён будзе паспяховым і мы далей станем развіваць гэты кірунак.

Дынамічна развіваецца ў рэспубліцы і энергетыка на мясцовых відах паліва (цэплавяны электрастанцыі на шчапе, торфе і г.д.), актыўна ствараюцца біягазавыя ўстаноўкі (у бліжэйшы час плануецца абудова 39 такіх устаноў). Ёсць нават пілотны праект па выкарыстанні геатэрмальнай энергіі, хоць тэрыторыя Беларусі таксама не вельмі эфектыўная ў гэтым плане. Усе магчымыя віды выкарыстання энергетычных рэсурсаў у краіне задзейнічаюцца, падсумаваў першы намеснік міністра. Іншая справа, што кілават-гадзіна ўстаноўленай магутнасці, атрыманая з дапамогай гідра-, бія- ці паветравай энергетыкі, нашмат больш затратная, чым у атамнай.

Гаворачы аб развіцці турыстычнай зоны, Віталь Кулік падкрэсліў, што атамная энергетыка — гэта найбольш чыстая энергетыка, і мадэляванне ў рамках АУНА (Ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе) усіх праектных аварыі па-

казвае, што па-за межамі станцыі яны ўздзеянна аказваць не будуць.

Кожная краіна павінна мець надзейныя базавыя складальнікі энергетыкі, дадаў Анатоль Бондар. Францыя, ЗША і многія іншыя развітыя краіны грунтуюцца ў першую чаргу на цэпла-, гідра- і атамных электрастанцыях. І мы не павінны быць выключэннем. А гарманічным дадаткам выступаюць альтэрнатыўныя крыніцы энергіі.

...Шмат прэтэнзій і крытыкі ў сувязі з будаўніцтвам пад Астраўцом АЭС выказвае Літва, ківаючы на быццам бы сейсмичную ненадзейнасць абранай пляцоўкі.

— Сапраўды, па звестках вучоных, у гэтым раёне наглядаліся землятрусны да 5 балаў. Беларуска атамная станцыя размешчана на 7 балаў. Такім чынам, яна з пункту гледжання сейсмичнасці — бяспечная, — патлумачыў начальнік Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Аляксандр АНДРЭЎ. — А пастаянныя выпадкі літоўскага боку супраць будаўніцтва беларускай атамнай станцыі пераважна абумоўлены палітычнымі і эканамічнымі інтарэсамі Літвы.

Андрэў нагадаў, што ў адным рэгіёне, апроч беларускай, плануецца будаўніцтва атамнай станцыі ў Калінінградскай вобласці ў Польшчы. Адпаведна рынак збыту і інвестыцый для Вісагінскай АЭС, якую сабраліся пабудаваць самі літоўцы, сёння з'яўляецца праблематычным. Менавіта таму Літва ўсімі спосабамі імкнецца процістаяць будаўніцтву АЭС у сваім рэгіёне.

— Прэтэнзіі Літвы неабгрунтаваныя, — падкрэсліў Аляксандр Андрэў. — Мы выканалі ў поўным аб'ёме ўсе палажэнні міжнароднай канвенцыі пры размяшчэнні і праектаванні АЭС. У той жа час мы зрабілі афіцыйную заяву аб тым, што Літва сама не вытрымлівае палажэнні канвенцыі пры размяшчэнні Вісагінскай атамнай станцыі. У прыватнасці, у справядзачы аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе не было ўказана, што станцыя будзе размешчана на разломе зямной кары і адпаведна неабходны аналіз уздзеяння на навакольнае асяроддзе, а таксама да гэтага часу ў нас няма ацэнкі сумарнага ўздзеяння на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь ад усіх аб'ектаў, якія плануюцца на гэтай пляцоўцы.

Нагадаем, што размяшчэнне Вісагінскай АЭС Літва плануе на адлегласці ўсяго 2,3 км ад мяжы з Беларуссю.

Інга МІНДАЛЁВА.

Лепшы прадпрымальнік 2010:

«КРЫЗІС НАЙПЕРШ У ГАЛОВАХ»

Пераможцы і лаўрэаты конкурсу «Лепшы прадпрымальнік 2010 года» атрымаюць свае ўзнагароды і дыпломы 22 ліпеня на адпаведнай цырымоніі, паведаміў журналістам Аляксандр ГРУЗДОЎ, дырэктар Дэпартамента па прадпрымальніцтве Міністэрства эканомікі.

Сёлета вынікі конкурсу падводзяцца 14 год запар, у 16 намінацыях камісія былі вызначаны 15 пераможцаў і 32 лаўрэаты. Усяго на першым этапе конкурсу (на ўзроўні абласцей і горада Мінска) прынялі ўдзел 966 суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, прычым найбольшую актыўнасць праявілі прадпрымальнікі Мінска і Магілёўскай вобласці: яны падалі па 256 і 170 заявак адпаведна. У другім этапе (рэспубліканскім) прынялі ўдзел 217 прадстаўнікоў айчыннага бізнэсу. Тут лідарства па колькасці ўдзельнікаў ужо 3 гады запар належыць Магілёўшчыне — адтуль пададзена 45 заявак.

Як паведаміў Аляксандр Груздоў, магчыма, у наступным годзе правілы правядзення конкурсу «Лепшы прадпрымальнік года» будуць трохі зменены:

— У наступным годзе мы будзем праводзіць гэты конкурс у 15-ы юбілейны раз. Падрыхтоўка да яго ўжо інтэнсіўна вядзецца: рыхтуюцца і будуць накіраваны ва ўрад прапановы па істотным спрашчэнні працэдур падачы заявак суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці на ўдзел у конкурсе. Гэта дазволіць большай колькасці прэтэндэнтаў прыняць удзел у конкурсе, а таксама павялічыць канкурэнтнасць сярод удзельнікаў, — сказаў ён і дадаў, што таксама, магчыма, будуць перагледжаны намінацыі (каб ахапіць большую колькасць напрамкаў прадпрымальніцкай дзейнасці) і будзе зроблена спроба павысіць статус звання «Лепшы прадпрымальнік».

Аляксандр Груздоў таксама расказаў журналістам пра тое, што за мінулыя паўгода зроблена ў выкананні Дырэктывы №4 «Аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь», якая была падпісана летась 31 снежня:

— Сітуацыя па вядзенні бізнэсу не пагоршылася — яна паліпшаецца. Можна быць не такімі тэмпамі, як хацелася б нам, аднак праца вядзецца — умовы вядзення бізнэсу мяняюцца ў лепшы бок. У прыватнасці, за перыяд дзеяння дырэктывы прынята 19 нарматыўна-прававых актаў: з іх 9 указаў, 1 дэкрэт, 1 распараджэнне Прэзідэнта, 4 пастановы Саўміна, 2 пастановы праўлення Нацбанка і па адной пастанове Мінфіна і Мінэканомікі, — сказаў ён і дадаў, што таксама ўжо падрыхтаваны яшчэ 32 праекты нарматыўна-прававых актаў у выкананне Дырэктывы №4.

На брыфінгу таксама прысутнічалі і два пераможцы конкурсу «Лепшы прадпрымальнік 2010 года», якія падзяліліся сваімі думкамі наконт умоў вядзення бізнэсу ў нашай краіне:

— За гэтыя паўгода (з моманту прыняцця Дырэктывы №4. — Аўт.) сітуацыя не змянілася: у тым сэнсе, што яна і так была добрая. І дзякуй Богу, што яна не мяняецца ў горшы бок, — лічыць дырэктар прыватнага транспартна-экспедыцыйнага прадпрыемства «Інтэртрансэкспедыцы» Андрэй СМОЛЯР. — У мяне прадпрыемства ў Дзяржынскім раёне. Гэта малы горад, дзе ёсць магчымасць прымянення спрошчанай сістэмы падаткаабкладання, дзе існуе ўвага з боку мясцовай адміністрацыі. Напрыклад, нашаму прадпрыемству быў летас выдзелены ўчастак зямлі пад пашырэнне вытворчай базы (будаўніцтва стаянкі і лагістычнага цэнтра) — гэта было зроблена літаральна не больш чым за 2 тыдні.

Ён таксама адзначыў, што яго вопыт удзелу ў свеце па развіцці прадпрымальніцтва ў Мінскай вобласці, а таксама ў пасяджэннях Міністэрства па падатках і зборах наконце спрашчэння сістэмы падаткаабкладання сведчыць пра тое, што органы «дзяржкіравання актыўна ідуць на кантакт, пры тым гэта не маналог, а дыялог».

Сяргей КУЧАРАВЕНКА, індывідуальны прадпрымальнік-пераможца ў намінацыі «Лепшы прадпрымальнік у галіне аказання паслуг» (акрамя таго, ён мае кампаніі «Глобус груп» «Глобус трэвэл») таксама бачыць змены да лепшага:

— Калі б у 2004 годзе нехта з прадпрымальнікаў звярнуўся ў дзяржаўны орган па выдзяленне ўчастка для будаўніцтва на Нарачы, то які быў бы адказ? Запусцілі б гэтую паперу па вялікім коле, завалакілілі б пытанне, і яно б не вырашылася. А сёння адно маё прадпрыемства рыхтуе дакументацыю і атрымала пляцоўку на Нарачы, другое прадпрыемства ўжо рэалізоўвае праект у Брэсцкай вобласці. І па любым праблемным пытанні мяне гатовы прыняць як мясцовы выканкам, так і аблвыканкам. Адзін мой званок — і, вядома, мне кажуць: «Сяргей Маратавіч, калі ласка, прыезджай і раскажы, што табе замінае, каб ты далей будаваў?» Я тыдзень таму прыехаў да першага намесніка губернатара, раскажы аб праблемах, ён падняў слухаўку тэлефона — і ўсе пытанні былі вырашаны па законе: хутка, без усялякай валакіты. Пра гэта яшчэ 3-4 гады таму нельга было марыць.

Цікава, што Сяргей Кучаравенка перакананы: што пра такія адносіны да бізнэсу яшчэ не ведаюць замежныя інвестары:

— Да мяне на Нарач прыезджаюць замежныя інвестары, каб укласці грошы. Але вельмі асцярожнічаюць: у вас няма парадку, у вас няма прыватнай уласнасці на зямлю, мы пабудуем, а нехта забярэ... Любыя прычыны называюць, а фактычна яны маюць інфармацыю дзесяцігадовай даўніны. У мазгах інвестара яна яшчэ не паспела памяняцца. А зараз сітуацыя цалкам іншая: пішы паперу наконце выдзялення зямлі — на працягу 10 дзён табе дадуць адказ, і не проста адпіску, а нешта вырашае. Калі мясцовая ўлада не будзе вырашаць — значыць, над ёй таксама ёсць улада, ёсць закон, які ў нас вельмі добра працуе.

Ён жа лічыць, што сёння ў Беларусі ніякага крызісу няма:

— Мусіруецца зараз гэты крызіс. Ёсць неўміручы твор «Сабачае сэрца», і там напісана, што крызіс у галовах. Вось у мяне крызісу няма, у калегі (паказвае на Андрэя Смоляра. — Аўт.) крызісу няма. І валюты ў мяне дастаткова. Проста прадпрымальнікам (і буйным, і дробным) трэба грамадна і правільна ставіць бізнэс. У нас у асноўным бізнэс працуе як? Узяў за рубель у Расіі, прывёз у Беларусь і зрабіў з іх 2. Гэта аднапрыступкавы бізнэс. І так прывыклі працаваць 90% прадпрымальнікаў. Хто зараз пацярпеў з-за валюты? Той, хто атрымаў ліваў імпорт з-за мяжы. А мы — не. Ён экспартуе паслугі (зноў ківае ў бок Андрэя Смоляра. — Аўт.), і я экспартую паслугі, ён транспартныя, а я — турыстычныя. І мне Расія плаціць у расійскіх рублях, а я санаторыям плачу ў беларускіх. Дык у гэтым годзе ў мяне не крызіс, а наадварот, пад'ём: колькі на валюце афіцыйна мы зарабляем вы ведаеце, ды яшчэ сваіх там ёсць працэнтаў 15 нацэнкі. Таму проста прадпрымальнікам трэба задумацца, што бізнэс павінен быць не аднапрыступкавы, а шматпрыступкавы. І каб была валюта — навучыцеся яе зарабляць. Не ў нас купляць, а зарабляць за мяжой, — лічыць Сяргей Кучаравенка.

Павел БЕРАСНЕЎ.

УВОДЗЯЦЦА НОВЫЯ СТАЎКІ ПАДАТКАЎ НА ЗДАБЫЧУ НАФТЫ І КАЛІЙНАЙ СОЛІ

Адпаведны ўказ № 320 «Аб асобных пытаннях спягання падатку за здабычу прыродных рэсурсаў» 18 ліпеня падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Указ прадугледжвае замену адзінай стаўкі падатку на здабычу нафты (Br3103 за 1 т) шкалай ставак у доларах ЗША, што прымяняюцца на падставе сярэднямесячных цэн на нафту гатунку «Юралс» на сусветных рынках нафтавай сыравіны, а таксама павелічэнне стаўкі падатку за здабычу калійнай солі з Br972 да Br12240 за тону.

Адначасова ўказам устанавліваецца стаўка падатку за здабычу супеску і суглінку ў памеры Br211 за 1 куб.м (да гэтага часу падаткаабкладанне названых прыродных рэсурсаў не ажыццяўлялася).

Павелічэнне падатку за здабычу нафты і калійнай солі і ўвядзенне новай стаўкі падатку за здабычу супеску і суглінку забяспечыць дадатковыя даходы бюджэту ў памеры Br97,8 млрд.

▲ Каля 28 тыс. п'яных кіроўцаў выявіла ДАІ Беларусі з пачатку года. 2 тыс. былі прыцягнуты да крымінальнай адказнасці за праўторнае на працягу года кіраванне транспартам у стане алкагольнага ап'янення.

▲ З пачатку года ў Мінску ў нелегальных гандляроў насеннем маку было канфіскавана 14 аўтамабіляў. Некаторыя наркадылеры ўмудраюцца вазіць мак на легкавушках, узятых у салоне пракату. Але і гэтыя хітрыкі не дапамагаюць пазбегнуць пакарання: аўто канфіскуюць, а пракатчыкі праз суд спяганяюць з вінаватага яго поўны кошт.

▲ Буйная партыя калекцыйнай зброі затрымана супрацоўнікамі Брэсцкай мытна сумесна з памежнікамі ў пункце мытнага фармлення «Брэст-Цэнтральны». Кантрабандны груз выяўлены ў цягніку Прага-Масква. Пры аглядзе цягніка мытнік звярнуў увагу на тое, што ніжняя спальная паліца аднаго з вагонаў, для мантажу якой патрабуецца спецыяльны ключ, зачынена не да канца. Тут былі выяўлены схаваныя медалі, крыжы, біноклі, штыкі, кінжалы, корцікі, шаблі з нацысцкай сімволікай. Праваднік і пасажыры ад

прыналежнасці ім выяўленых прадметаў адмовіліся. Нічыны груз канфіскаваны. Паводле папярэдняй ацэнкі, яго кошт перавышае Br200 млн.

Поўны абзац

▲ У Кітаі адбыўся конкурс, у рамках якога пчалаводам прадставіла ўтрымаць на сваіх цэлах як можна больш пчол. Пераможцам стаў 42-гадовы фермер Вань Далінь: яму ўдалося ўтрымаць на сабе 26 кг меданосных насякомых. Пры гэтым насякомыя пакрылі яго цэла цалкам, з галавой. Другім стаў 20-гадовы пчалавод Лю Кунцзян — маладому чалавеку ўдалося ўтрымаць 23 кг насякомых. Сусветны рэкорд у гэтым занятку належыць амерыканцу Мураку Б'янканьела. У 1998 г. ён змог стаць пляцоўкай для 39,4 кг пчол. Гэтае дасягненне афіцыйна занесена ў Кнігу рэкордаў Гінэса.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Прыгавор пакінуты без змяненняў

Учора Мінскі гарадскі суд, разгледзеўшы касацыйную скаргу па крымінальнай справе экс-кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду Дзмітрыя Уса і Мікалая Статкевіча, пакінуў прыгавор без змянення. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў пракуратуры Мінска. Прыгавор па гэтай справе быў агучаны 26 мая ў судзе Ленінскага раёна сталіцы. Мікалай Статкевіч быў прыгавораны да 6 гадоў пазбаўлення волі, а Дзмітрый Ус — да 5 гадоў і 6 месяцаў.

29 июля 2011 г. в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна №1».

Повестка дня:

1. О совершении сделок общества.

Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51.

Начало регистрации в 10.30.

Открытое акционерное общество «Чернавчицкий завод ЖБИ» приобретает на баланс Общества простые (обыкновенные) акции, выпущенные ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ», в количестве до 2050 штук по цене 45 000 белорусских рублей за одну акцию с оплатой денежными средствами с целью дальнейшего аннулирования и уменьшения уставного фонда Общества. Выкуп простых (обыкновенных) акций будет производиться в период с 01.08.2011 г. по 19.08.2011 г. с оформлением сделок купли-продажи акций пропорционально поданным заявлениям.

Оплата приобретенных Обществом акций будет производиться не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи. Форма оплаты наличными денежными средствами или путем безналичного расчета. Срок, в течение которого акционеры должны предоставить предложение о продаже принадлежащих им акций, — с 21.07.2011 г. по 29.07.2011 года. Срок, в течение которого осуществляется совершение сделок купли-продажи акций, — с 01.08.2011 г. по 19.08.2011 года. Сделки заключаются по адресу: Брестский район, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г.

Контакт. тел. 8 0162 94 57 31.

УНП 200034706

«РЭГУЛЯВАННЕ ЦЭН ЗАБІВАЕ КАНКУРЭНЦЫЮ»

На адкрытую размову пра бягучы момант (менавіта так была заяўлена тэма) бізнэсманы і прадстаўнікі дзяржаўных органаў сабраліся на пасяджэнні Рэспубліканскага клуба дырэктараў, якое адбылося напрыканцы мінулага тыдня пад Ракавам. На гэтым супольным мерапрыемстве абодва бакі спрабавалі абмяняцца думкамі і зразумець адзін аднаго.

ПРАДУКЦЫЯ ПАДАРАЖЭ. АЛЕ ХТО ЯЕ ТАДЫ КУПІЦЬ?

На прыкладзе свайго прадпрыемства Мікалай СТРЫЖ, генеральны дырэктар мінскага абутковага ААТ «Прамь» паспрабаваў давесці, як зараз жывуць вытворцы:

— Я хачу прывесці практычны прыклад, звязаны з ростам асобных пазіцый у сабекошце нашага прадпрыемства за апошні час: электраэнергія — 202%, цеплаэнергія — 207%, пакупны матэрыялы — 294%, працэнты па крэдыце — 352%, расходы на рэалізацыю прадукцыі — 416%, паслугі розных арганізацый — 385% і гэтак далей. Такім чынам, пры росце аб'ёму рэалізацыі прадукцыі за 1 паўгоддзе ў 117% мы маем рост сабекошту ў памеры 126,3%. Як разумееце, такі прырост аб'ёму рэалізацыі не забяспечвае рост сабекошту і рост затрат, якія склаліся ў выніку знешніх прычын і не залежаць ад прадпрыемства.

Па словах Мікалая Стрыжа, гэтыя фактары прымушаюць прадпрыемства павялічыць у трэцім і чацвёртым кварталах цэны (у параўнанні з мінулым годам) на 88%, і гэта будзе цалкам абгрунтавана, бо ў адваротным выпадку прадпрыемства можа проста пачаць працаваць у страту. Але пры гэтым ён добра разумее, што пры такім росце цэн прадукцыя можа застацца... нерэалізаванай, бо зарплаты ў людзей не растуць... Што рабіць? Мікалай Фёдаравіч лічыць, што зараз нават экспарт можа не ўратаваць:

— Безумоўна, можна сказаць «павялічвайце экспарт». Але па апошніх кірмашах у Расіі мы можам меркаваць, што ў Расіі ёсць запасы нашага тавару, бо мінулы год быў вельмі актыўным. І таму закупкі нашай прадукцыі на апошнім кірмашы былі на 7-8% ніжэйшыя. Шуканне новых рынкі? Выдатна, мы паехалі ва Украіну, папрацавалі, ёсць магчымасць набыць магазін за 144 тысячы долараў. Але дзе купіць гэтыя доллары? На рынак выходзіць можна, але для гэтага патрабуецца валютнае суправаджэнне, а сёння думаеш, як закрыць валютныя крэдыты, а тыя расійскія рублі, якія прыходзяць, трэба размясціць у абаротныя сродкі, каб забяспечыць будучыя продажы.

Пры гэтым генеральны дырэктар ААТ «Прамь» перакананы: выйсце з сітуацыі ў любым выпадку будзе знойдзена, але ў яго складваецца ўражанне, што нярэдка «цяжар праблем перакладваецца на прадпрыемальнікаў і на прадпрыемствы». Ён лічыць, што зараз у Беларусі трэба актывізаваць пакупніцкі попыт, а для гэтага аблегчыць магчымасці прадпрыемстваў для павышэння зарплат.

Што тычыцца сітуацыі з валютай, то Мікалай Стрыж выказаў думку: яна павінна быць, і не важна, па якім курсе:

— Можна і правільна, што падтрымліваецца нейкі ўзровень курса, можа, так і павінна быць. Але валюты няма! Сорак працэнтаў камплектацыйных мы ўсё роўна завозім па імпарце, мы заўсёды былі зборачным цэхам, таму ў любым выпадку будзем завозіць камплектныя часткі. Ну дзе ўзяць грошы, калі іх няма? Тут павінна быць нейкае рашэнне.

Напрыканцы ён звярнуўся да прадстаўнікоў дзяржорганаў:

— Хацелася б бачыць сістэмнае і зразумелае рашэнне, якія б мы падтрымлівалі. Тады мы будзем працаваць. Мы такія ж патрыёты, мы будзем усе разам працаваць на пераадоленне цяжкасцяў. А рабіць выгляд, што вы нейкія там дзеянні выпрацоўваеце, а мы маем права іх па-ціху крытыкаваць — гэта няплёна.

З-ЗА СІТУАЦЫІ З ВАЛЮТАЙ АД ВЫЙГРАНАГА ТЭНДАРА ЛЕПЕЙ АДМОВІЦА?

У складанай сітуацыі апынулася і прадпрыемства ЗАТ «Гомельліфт», якое займаецца ўсім спектрам паслуг па вертыкальным транспарце: ад пастаўкі і частковай вытворчасці ліфтоў, эскалатараў і пад'ёмнікаў для інвалідаў да іх тэхнічнага абслугоўвання і глыбокага рамонту.

— Я згодны з Мікалаем Фёдаравічам, што мы, вядома, у любой сітуацыі выжывем, але дзяржава павінна падзяляць цяжасці, якія нясуць у гэтай сітуацыі прадпрыемствы, — расказвае Валерый КАРНІЕНКА, генеральны дырэктар ЗАТ «Гомельліфт». — Мы шмат займаемся імпартам, паколькі рэспубліка развіваецца, патрэбы нашых заказчыкаў растуць — яны будуць прыгожыя дамы, бізнэс-цэнтры і хочуць мець больш высокакласнае абсталяванне, чым вырабляюць нашы айчыныя вытворцы. Але, напрыклад, летась ці ў пачатку гэтага года мы выйгралі тэндары, калі яшчэ не было крызісу і не было цяжкасцяў з валютай. Мы абаліраліся на курс Нацбанка, лічачы яго непахісным або тым, які расце нязначнымі тэмпамі. І калі адбылася тая сітуацыя, што валюта стала расці на міжбанку вялікімі тэмпамі (дабіралася да 10 тысяч за доллар), то стала бачна: калі мы будзем выконваць абавязальствы, выйграныя па тэндары, то мы пацярпім страты ў памеры 100% ад цаны, якую мы прапанавалі заказчыку, або нават і болей. З іншага боку, заканадаўства вызначае штраф недзе 10% за адмову ад тэндара. У такім выпадку выбіраеш меншую з бед? І пачынаеш весці перамовы з заказчыкамі...

Валерый Карніенка таксама выказаў асцярогу, што з уступленнем у адзіную эканамічную прастору беларускія будаўнічыя прадпрыемствы (з-за залішняй зарэгуляванасці) могуць аказацца неканкурэнтаздольнымі ў параўнанні з тымі ж расійскімі.

Таксама пра канкурэнцыю з суседнімі краінамі казаў і Ігар ЛЫСАВА-НАУ, дырэктар кампаніі «Энергатаэха», але ўжо з пункту гледжання небяспекі перацяжання працоўнай сілы:

— Я працую на ўнутраны рынак, мы займаемся праектаваннем і энергетычным аўдытам прадпрыемстваў. Цэны выраслі ў два разы, рубель дэвальваваны, а кошт праектных работ ужо на працягу года трымаецца на адным і тым жа ўзроўні. Але ёсць нюанс, бо мы зараз уваходзім у адзіную эканамічную прастору, таму я прапаную паглядзець наперад і задумацца пра тую сітуацыю, якая складзецца: у Расіі зарплата вышэйшая, чым у нас у гэтай сферы. І таму мы можам праз 4-5 гадоў сутыкнуцца з такой сітуацыяй, што наша інтэлектуальная працоўная сіла проста эмігруе ў Расію. Будзе як у Прыбалтыйскіх краінах зараз, калі ўсе талковыя людзі раз'язджаюцца па Еўропе. Навошта чалавеку будзе заставацца тут, калі ён можа з'ехаць за мяжу і зарабляць болей? У нас не адна і не дзве галіны, якія зацікаўленыя адміністрацыйнымі метадамі, але я кажу за праектаванне, бо я тут працую. Чаму гандляр памідорамі будзе мне падымаць цану за свае памідоры, а я яму праект на кацельную павінен рабіць па тым жа кошце як год назад?

80% АД ЗАРОБКУ БУДЗЕМ ТРАЦІЦЬ НА ЕЖУ, ПАСЛУГІ ЖКГ І ТРАНСПАРТ?

Пасля выступленняў людзей, калі так можна сказаць, ад практыкі і ад жыцця, сваімі развагамі наконце сённяшняй сітуацыі падзяліўся Антон ДАЎГАВЕЧНЫ, намеснік

начальніка галоўнага ўпраўлення макраэканамічнага аналізу і прагнавання Міністэрства эканомікі. У прыватнасці, ён выказаў думку, што зараз нельга стымуляваць попыт, а ад лішніх грошай трэба пазбаўляцца:

— У нас чаму адбыўся крызіс? Занадта шмат грошай і занадта вялікі сукупны попыт. Я паўтаруся, як ужо казалі да мяне іншыя — мы жылі не па сродках. І гэта праўда. Таму калі мы пачнём зараз стымуляваць попыт, то мы вернемся да таго ж самага, з чаго пачыналі.

Што тычыцца цэн, то яны, на думку Антона Даўгавечнага, павінны быць па максімуму свабодныя:

— Мінэканомікі лічыць, што рэгуляванне цэн неэфектыўнае нават у сярэднятэрміновай перспектыве. Мы лічым, што рэгуляванне цэн забівае канкурэнцыю і можа прыводзіць да страт. Мы дастаткова цяжка прымалі Указ №72 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання цэн (тарыфаў) у Рэспубліцы Беларусь», але ўрэшце прынялі. І прынялі ў вельмі няўдалы час: зараз кажучы, што, маўляў, калі вы цэны рэгулявалі, то ўсё было добра, а зараз вы адпусцілі цэны і глядзіце, што атрымалася. Насамрэч, па нашых ацэнках, каля 90-95% інфляцыі ў другім квартале — гэта манетарныя фактары (дэвальвацыі і інфляцыйныя чаканні). Так, зараз мы маем каля 35% інфляцыі, а па выніках года я не буду агучваць лічбы, яна будзе расці. Чаму? Бо цэнавае рэгуляванне мы паспрабуем зняць, і гэта, за выключэннем пэўнага набору прадуктаў, прывядзе да росту цэн. Нам давядзецца павышаць плату за жыллёва-камунальныя паслугі, ад гэтага нікуды не падзецца (вядома, паралельна ліквідуючы перакрывавае субсідаванне). Да дэвальвацыі расходы насельніцтва на прадукты харчавання, паслугі ЖКГ і грамадскі транспарт складалі каля 45% сярэдніх даходаў. Калі мы зробім усё, як павінна быць, і выканаем хоць бы патрабаванні ЕўрАзЭС, то, па нашых ацэнках, гэты паказчык будзе 75-80%. Вы разумееце, які гэта сацыяльны ціск. А зарплату павышаць нельга...

Антон Даўгавечны выказаў сваю пазіцыю і наконт валюты:

— Мы лічым, што крайне неабходна выйсці на адзіны курс, і гэта неабходна зрабіць у бліжэйшы час. Безумоўна, калі мы прыйдзем да плаваючага валютнага курса, то на пачатковым этапе будзе так званы перахлест валютнага курса — умоўна кажучы, гэта будзе 7 тысяч за доллар, я не гатовы казаць пра дакладны ўзровень. Але калі мы паступова будзем працягваць тую макраэканамічную палітыку, якая павінна быць, то ён адыграе ў нейкай ступені назад. Мы лічым, што павінен быць свабодны доступ да замежнай валюты: прынамсі па ўсіх бягучых аперацыях — экспарце, імпарце і па набыванні валюты насельніцтвам па тым курсе, які складзецца. Магчыма, Нацбанку разумна будзе ўмешвацца інтэрвенцыямі, каб не было пікавых ваганняў за дзень. Але калі курс ідзе ўгору, то хай ідзе ўгору, калі ідзе ўніз, то хай ідзе ўніз. З тым узроўнем золатавалютных рэзерваў, які маецца, мы курс трымаць не можам.

Па словах Антона Даўгавечнага, краіну чакае яшчэ 1-2 цяжкія кварталы, пакуль не будзе ліквідаваны шэраг дыспрапорцый. А пачынаючы з 1 квартала наступнага года (можа, раней ці трохі пазней), магчыма, пачнецца дынаміка аднаўлення — у тым ліку і ўнутранага спажывецкага попыту.

ХТО БУДЗЕ ВЯРТАЦЬ ПАЗЫКІ: МЫ ЦІ НАШЫ ДЗЕЦІ?

Напрыканцы прысутныя змаглі азнаёміцца і з меркаваннем міжнародных арганізацый — у прыватнасці, з ацэнкамі сітуацыі і перспектывы выступіла Наталля КАЛЯДЗІНА, пастаянны прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду ў Рэспубліцы Беларусь:

— Калі казаць пра асноўныя рызыкі з пункту гледжання макраэка-

намічнай карцінкі, якую мы бачым, то перш за ўсё хачу звярнуць вашу ўвагу на так званую спіраль «павышэнне зарплаты — інфляцыя — дэвальвацыя». Я патлумачу: я не супраць таго, каб зарплата павышалася, але яна павінна павышацца ў той ступені, у якой яна зароблена. Але мы бачылі ў мінулым годзе, што зарплата была павышана больш значна, чым гэта магло быць дазволена. Да чаго зараз прывядзе павышэнне зарплат? Да таго, што ўнутраны попыт будзе вельмі вялікім і будзе ўплываць на цэны. Бо ў той сітуацыі, калі Нацбанк не можа аднавіць свае інтэрвенцыі на валютным рынку, гэта будзе ціск на вашы цэны на ўнутраным рынку — у той ступені, у якой попыт не будзе задавальвацца на тавары і паслугі, будзе расці попыт на замежную валюту. А значыць, вага рубля будзе працягваць зніжацца. Чаму гэта называецца спіраллю? Бо пасля першага павышэння зарплаты ідзе другое, інфляцыя зноў павышаецца, кошт валюты зніжаецца і ў канчатковым варыянце зніжаецца давер да мясцовай валюты і да банкаў, адбываецца ўцечка капіталу.

Па словах Наталлі Калядзінай, існуе некалькі варыянтаў выхаду з такой сітуацыі: можна зрабіць больш жорсткімі макраэканамічныя інструменты, а можна прымяніць адміністрацыйны меры. Праўда, апошні варыянт скажае эканамічныя адносіны, прыводзіць да ўцечкі капіталу і «мазгоў», а ў канчатковым выніку — да павышэння пазыковых абавязальстваў дзяржавы, якія калісьці трэба будзе вяртаць нам або нашым дзецям ці ўнукам.

Што тычыцца першага варыянта (больш жорсткай макраэканамічнай палітыкі), то, на думку Наталлі Калядзінай, усе меры павінны прымацца ў комплексе:

— Зыходзячы з макраэканамічнага прагнозу і нашых разлікаў, якія маюць на ўвазе значнае зніжэнне дэфіцыту па рахунку па бягучых аперацыях у сярэднятэрміновай перспектыве, неабходна зрабіць больш жорсткімі грашова-крэдытную палітыку, падаткова-бюджэтную палітыку і палітыку даходаў. Што тычыцца палітыкі даходаў, то мы лічым: зарплаты не павінны павышацца сёлета. Лічым таксама, што бюджэт сёлета павінен быць збалансаваны. Што тычыцца грашова-крэдытнай палітыкі, то частка мер ужо прынятая: Нацбанк спыніў падтрыманне банкаў на нярынкавай аснове для фінансавання дзяржаўных праграм, і само фінансаванне дзяржаўных праграм будзе значна скарачана. Але мы таксама лічым важным, каб працэнтныя стаўкі па базавых інструментах Нацыянальнага банка былі дадатнымі ў рэальным вымярэнні. Чаму гэта так важна? Бо гэта асноўны інструмент кантролю за інфляцыяй. Вы ўсе пакуеце ад росту інфляцыі, але яна будзе працягваць расці, калі працэнтныя стаўкі будуць заставацца адмоўнымі.

Што тычыцца пазіцыі наконце курса рубля, то тут Наталля Калядзіна яшчэ раз паўтарыла агучаную раней пазіцыю МФВ — ён павінен быць адзіны і гнуткі:

— Пры умове, што грашова-крэдытная і падаткова-бюджэтная палітыкі будуць жорсткімі, мы лічым, што ўніфікацыя і гнуткасць валютнага курса могуць быць забяспечаны ў самы бліжэйшы час без значных наступстваў для эканомікі... Калі валютны курс будзе адпушчаны і рынку будзе дадзена права вызначаць яго ўзровень, то, магчыма, спачатку валютны курс рубля значна аслабіцца. Я не ведаю, да якой адзнакі, і ніхто гэтага не ведае. Але гэта будзе да таго ўзроўню, калі з'явіцца прапанова па продажы валюты, потым будзе ісці пэўнае ўмацаванне, — сказала яна і дадала, што балансіроўка курса, з вопыту іншых краін, павінна адбыцца на працягу некалькіх тыдняў. — Такім чынам эканоміка Беларусі, з нашага пункту гледжання, выйграе, бо яна будзе мець валютны рынак, які будзе поўнаасцю функцыянаваць, а тыя, хто хоча купіць валюту, — будуць мець такую магчымасць.

Павел БЕРАСНЕЎ.

ФАКТ

Імперыя ветру і сонца

У Магілёўскай вобласці развіваецца альтэрнатыўная энергетыка. Цяпер у рэгіёне робяць мантаж трэцяга па ліку ветрака, а інвестары вывучаюць магчымасці для стварэння ў сельскіх раёнах ветрапаркаў.

Улады плануюць, што бліжэйшымі гадамі доля «зялёнай» энергетыкі ў параўнанні з цяперашняй павялічыцца ў дзясяткі разоў. Да справы актыўна падключаюцца прыватнікі: продаж энергіі — сёння справа выгадная. Напрыклад, вятрак, які ўсталяваны ў вёсцы Жукава Магілёўскага раёна, можа забяспечваць электраэнергіяй жылы дом у дзесяці паверхаў з двума пад'ездамі. Таму яшчэ дзве ветраўстаноўкі фірма мяркуе паставіць у вёсцы Палькавічы Магілёўскага раёна.

Іншыя інвестары вывучаюць сітуацыю з вятрамі ў Мсціслаўскім і Горацкім раёнах. Калі ветравыя рэсурсы будуць дастатковымі, то рэзюме пойдзе пра стварэнне цэлых ветрапаркаў. Адзін такі ветрапарк будзе здольны забяспечваць энергіяй, напрыклад, сярэдні раённы цэнтр.

У галіне альтэрнатыўнай энергетыкі вызначыўся і іншы напрамак: адна магілёўская фірма паспрабуе працаваць з сонечнымі батарэямі.

Моцныя напоі і вада — несумяшчальныя

За мінулы тыдзень у Магілёўскай вобласці на вадаёмах патанула 8 чалавек, і яшчэ двое — ва ўласных ваннах.

У асноўным прычынай водных трагедый з'яўляецца алкаголь. Сцэнары падобныя: мужчына 27 гадоў адпачываў з сябрамі на беразе ракі Лахва, а потым, ужо нецвярозы, пайшоў асвяжыцца і... больш не вярнуўся. Такая ж сумная гісторыя здарылася ў Магілёве на Дняпры з 23-гадовым маладым чалавекам.

Ад пачатку купальнага сезона ў Магілёўскай вобласці патанула 55 чалавек.

Ілона ІВАНОВА.

Некамфортна нават рыбе

У мелярацыйным канале ля вёскі Востраў Рэчыцкага раёна стала некамфортна жыць рыбе, якая плавае практычна на паверхні.

Як расказалі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, прадстаўнікі Рэчыцкай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя былі ўзятыя пробы вады. Экспрэс-аналіз паказаў, што канцэнтрацыя нітрату і хімічных рэчываў — у дапушчальных межах, а вось колькасць кіслароду ў вадзе больш чым у 2 разы ніжэйшая за норму. Цяпер у Рэчыцкім райвыканкамаме вырашаюць, якія меры трэба прыняць, каб прадухліць мор рыбы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Калектыў РУП «Дом прэсы» глыбока смуткуе ў сувязі з заўчаснай смерцю першага намесніка старшыні ГА «Беларускі саюз журналістаў», старшыні Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Рыгора Васільевіча САКАЛОЎСКАГА і выказвае шчырыя спачуванні родным і блізім нябожчыка.

РАСКОЛАТЫ КАМЕНЬ

Помнікі прыроды

РАСКОЛАТЫ камень, які знаходзіцца ў лесе каля дарогі на вёску Якімавічы Слонімскага раёна, з'яўляецца геалагічным помнікам прыроды рэспубліканскага значэння.

Як падае Беларускае энцыклапедыя, гэты камень быў прынесены лядвіком каля 220-150 тысяч гадоў таму са Скандынавіі адзіным блокам. Адны лічаць, што камень раскалоўся пры раставанні лёду. Па іншых звестках вядома, што ў 1935 годзе ў камень стукнула маланка. Людзі распавядаюць, што неяк вяртаўся пан Войцах


Пуслоўскі з дачы ў свой маёнтак Альбярцін. У дарозе яго застала моцная навальніца. Фаэтон Пуслоўскага спыніўся каля каменя-валуна за некалькі дзясяткаў метраў. Раптам маланка ўдарыла ў камень — і ён раскалоўся. Два тыдні ў панскім маёнтку Альбярцін гарэлі свечкі ў знак таго, што Войцах Пуслоўскі застаўся жывы. Па яго загадзе на камені быў нават пастаўлены срэбны крыж. І яшчэ. У той момант, калі камень расшчапіла маланка, у шчыліну магла пралезці рука. А сёння зверху шчыліна стала шырынёй больш за метр. І, магчыма, зверху знаходзіўся той самы крыж, бо да сёння захавалася на камені паглыбленне.

Пан Пуслоўскі часта наведваў расколаты камень. Аднойчы ён загадаў сваім работнікам даведацца, на колькі метраў валун знаходзіцца ў зямлі. Мужыкі пракапалі ўглыб на некалькі метраў, але асновы так і не знайшлі. Тады Пуслоўскі загадаў спыніць працу і засыпаць яму.

Бытуе легенда пра расколаты камень каля Якімавічаў і ў народзе. Нібыта жыві на Слонішчыне калісьці Янка-асілак. І сустрэў ён дзяўчыну незвычайнай прыгажосці. Жыць бы ім шчасліва і жыць. Але даведаўся аб прыгажуні двухгаловай змей і прыляцеў па яе. І сказаў двухгаловаму слонімскаму юнаку, што ён будзе біцца насмерць, а нявесту не аддасць. Слышылі яны ў чыстым полі, і грывелі мячы. Здавалася, што перамога ўжо блізка, але раптам прытупіўся меч у Янкі-асілака. «Эх, і патачыць няма чым! — усклікнуў Янка. — Хоць бы камень які пад рукою аказаўся». І вырасла перад ім скала, нібы шчытом закрыла. Не змог дастаць сваім мячом змей асілака, злосна секануў па камені што было сілы — раскалолася скала і выбіла меч з варажых рук. Тут Янка і дабіў змея...

Сёння расколаты камень нагадвае горную скалу, нібы злепленую з асобных, розных па форме і колеры, валуноў. Адзін з іх вагаўся каля 60 тон, а другі — каля 26 тон. Паўночны валун мае даўжыню 4,1 м, шырыню 2,7 м, а вышыню 3,8 м. Паўднёвы валун крыху меншы — даўжыня 4 м, шырыня 2,1 м, вышыня 2,1 м. Дарэчы, расколаты камень каля Якімавічаў у далёкім мінулым меў і вялікае культурнае значэнне.

Сяргей ЧЫГРЫН. Фота аўтара.



ДАРЫ ЛЕСУ — У ЦАНЕ

У нядзелю крутнуўся па рынку і вырашыў ехаць за лісічкамі. Але пад вечар у панядзелак над Баранавічамі пракацілася навальніца з ветрам ды градам, і паездку давялося адкласці з аўторка на чацвер. Трэба ехаць на дачу, бо невядома, што там бура нарабіла.



А што датычыцца грыбоў, то цана на іх завоблачняя — паўлітровы слоік лісічак прадаецца за 6 тысяч, а літровы — за 12. Ды і калі тыя слоікі страсянуць, то напалову будуць пустымі. А ў прыёмным пункце за 1 кілаграм лісічак плацяць 18 тысяч. У параўнанні з мінулым годам кошт лісічак вырас больш чым удвая.

Такая ж сітуацыя і з чарніцамі. Трохлітровае вядзерца прадаецца за 35 тысяч, а такая ж колькасць чорных парэчак — за пяць тысяч. Агрэст на тысячу даражэй.

Калі азірнуцца на дваццаць гадоў, то вядро чарніц мянялі на вядро чорных парэчак, а сёння апошнія не дужа карыстаюцца попытам, хоць і вельмі карысныя.

Звярнуў увагу, што лісічкі здаюць вельмі дробненькія, збіраць такія, між іншым, забаронена, але пры такой цане на гэта ніхто не глядзіць. Хоць супрацоўнік інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету мог бы папрысутнічаць, калі з цягнуў натоўп ідзе на прыёмны пункт.

Збор грыбоў толькі пачынаецца, і невядома ў лес педуць тысячы людзей, а ці здолее ён усіх іх прыняць — пакажа час.

Сымон СВИСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

МІЛЬЯНЕРЫ НА ЧАРНІЦАХ

Магілёўская спажывецкая кааперацыя ў гэтым сезоне нарыхтавала ўтрая больш чарніц, чым летас. За мяжу замарожаны чарніцы ўжо прададзены на суму больш за мільён долараў. Сёлета шмат чарніц у магілёўскіх лясах, а цану давалі за іх добрую — 15 тысяч рублёў за кілаграм. Гэта стала нядрэнай крыніцай заробку для сялян.

Спажывецкая кааперацыя працягвае набываць у насельніцтва чырвоныя і чорныя парэчкі, вішні. Кошт — 4-5 тысяч рублёў за кілаграм. Разлік адразу на месцы. Прымаюць ягады не толькі ў вясковых крамах, але і на цэнтральным рынку ў Магілёве, дзе закупка робіцца ў аўторак, пятніцу і выхадныя дні.

Ілона ІВАНОВА.

Свавольствы з дарожнымі знакамі

7 знакаў за ноч пашкодзілі трое грамадзян на аўтадарозе, якая праходзіць праз вёскі Коўчыцы-1 і Забалоце ў Светлагорскім раёне. Усе — маладыя хлопцы 17-18 гадоў, два з іх прыехалі з Бабруйска, адзін — мясцовы. У Хойніках — аналагічнае здарэнне. Праўда, там свавольнічалі хуліганы на дзесяць гадоў старэйшыя, прычым адзін з іх — раней судзімы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Ну і ну!

ПРАЗ НЕЗАЧЫНЕННЫЯ ДЗВЕРЫ

у Тураве Жыткавіцкага раёна невядомы пранік у прыватны дом, дзе выкраў грошы жыхара Мінска, які адпачывае там у бабулі. Адначасова ў гэтым гарадку абакралі яшчэ адзін дом. Злодзей таксама скарыстаўся свабодным доступам у веранду, адкуль прыхапіў шрубавёрт BOSCH.

Па тым жа сцэнарыі ў Петрыкаве дзейнічаў раней судзімы мясцовы жыхар, які забраў прадукты харчавання з чужой хаты. Другі ўстаноўлены злодзей у Петрыкаве выкраў каштоўны мабільнік з кабінета складскога памяшкання — зноў жа дзверы былі незамкнёныя. Ну а ў Светлагорску раней судзімы за крадзеж праз адчыненую фортку кватэры выкраў 12 кг бульбы, але быў затрыманы міліцыяй.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Жанчына ўпала ў каналізацыйны калодзеж

Жыхарка Асіповічаў сама паведамліла пра здарэнне а 2-й гадзіне ўначы 19 ліпеня. На месца прыбылі падраздзяленні МНС, хуткая медыцынская дапамога, міліцыя. Высветлілася, што на дне старога каналізацыйнага калодзежа глыбінёй 1,5 метра знаходзіцца 35-гадовая жанчына, палявод аднаго з мясцовых прадпрыемстваў. Можна сказаць, пашанцавала: калі жанчына выбралася з калодзежа пры дапамозе лесвіцы, ёй нават не спатрэбілася шпіталізацыя.



Фота Магілёўскага УМНС.

Алена КАЗЛОВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЕўРА ПАГРАЖАЕ «КЛІНІЧНАЯ СМЕРЦЬ» У НАЙБЛІЖЭЙШЫЯ ДНІ ЦІ ТЫДНІ

Кіраўніцтва ЕС не спраўляецца з задачамі па выратаванні Італіі і Іспаніі. Еўрапейскі пазыковы крызіс можа паглыбіцца ў найбліжэйшыя дні ці тыдні з-за росту прыбытковасці дзяржаўнага гэтагаў краін і перарасці ў падзену, «якая мае велізарную сістэмную значнасць», што вельмі негатыўна адаб'ецца на еўра, лічаць аналітыкі Royal Bank of Scotland.

«Рэгулятары зусім не паспяваюць заходам падзей і наўрад ці зробіць што-небудзь істотнае для падтрымкі Іспаніі ці Італіі, — цытуе справядзачу старшага аналітыка рынку аблігацый у RBS агенцтва Bloomberg. — Цяпер склаўся ўмовы, якія могуць прывесці да клінічнай смерці еўра, што павінна падштурхнуць улады да больш рашучых дзеянняў».

Паводле меркавання спецыялістаў банка, фундатарам у бліжэйшы час варта пазбягаць інвестыцый у аблігацыі так званых перыферыйных краін еўразоны, а ў ідэале — усіх дзяржаў гэтай групы, акрамя Германіі.

Варта нагадаць, што на чацвер прызначаны надзвычайны саміт ЕС, падчас якога плануецца абмеркаваць новы пакет мер, які закляканы спыніць разрастаюцца небяспечнага крызісу, здольнага выклікаць хуткі развал еўразоны і наступны крах ЕС.

ПАГРОЗА ДЭФОЛТУ ЗША: СУСВЕТНАЯ ЭКАНОМІКА Ў ТРЫВОЖНЫМ ЧАКАННІ

Не лепшым чынам ідуць справы і ў ЗША. Яшчэ колькі месяцаў таму здавалася б немагчымай падзея — дэфолт Злучаных Штатаў па сваіх даўгах — разглядаецца цяпер сусветным рынкам у якасці аднаго з варыянтаў далейшага ходу спраў у сусветнай эканоміцы. Пагроза страты ЗША плацежаздольнасці стварылася ў выніку дасягнення імя яшчэ ў сярэдзіне мінулага мая лімітавага

ўзроўню дзярждоўгу, зацверджанага Кангрэсам, — \$14,294 трлн.

Пакуль Мінфіну ўдаецца прытрымлівацца гэтай сумы за кошт узаемазалежнасці кароткатэрміновых пазыковых даўгоў. Аднак, як абвясціў міністр фінансаў Цімаці Гайтнер, пасля 2 жніўня гэтага года ўсе дадатковыя магчымасці будуць вычарпаны і краіна апынецца ва ўмовах дэфолту.

Для таго, каб пазбегнуць яго, Кангрэс павінен прыняць адмысловае рашэнне і павялічыць лімітавы памер дзярждоўгу. Калі гэтага не здарыцца, праз два тыдні амерыканскі ўрад ужо не зможа ў поўнай меры выконваць усе свае фінансавыя абавязальнасці, уключаючы і абслугоўванне даўгу.

Барак Абама неасцярожна назваў нядоўна магчымы дэфолт «армагедонам». Гэтыя словы кіраўніка Белага дома кардынальным чынам змянілі ацэнку дэлавым светам сітуацыі, якая складваецца. Як адзначыла лонданская газета «Таймс», упершыню ў пасляваеннай гісторыі магчымасць дэфолту Вашынгтона па сваіх даўгах стала ў парадак дня сусветнага бізнэсу. Той факт, што цяпер сусветныя рынкі не выключаюць дэфолту ЗША, выклікаў суткі таму магутнае павелічэнне попыту на золата.

ПЕРАД ПАЕЗДКАЙ У ЕўРОПУ ЗРАБІЦЬ ПРЫШЧЭПКУ АД АДРУ

Краіны Еўрапейскага бюро Сусветнай арганізацыі аховы здароўя сутыкаюцца з сур'ёзнай успышкай адру. Да канца мая ў СААЗ паступілі паведамленні з 38 еўрапейскіх краін пра 12 тысяч выпадкаў захворвання, паведамляюць інфармагенцтвы.

90% паведамленняў пра захворванні на адзёр паступілі з васьмі краін — Бельгіі, Францыі, Сербіі, Іспаніі, Швейцарыі, Македоніі, Вялікабрытаніі і Узбекістана. Медыкі папярэджваюць, што вірус адру вельмі заразны. Яго ўзбуджальнік можа заставацца ў паветры гадзінамі. У гэтай сувязі яны рэкамендуюць абараніць сябе з дапамогай прышчэпкі. «Прадухіленне захворвання шляхам вакцынацыі асабліва важна перад паездкай і ўдзелам у масавых мерапрыемствах, у тым ліку сацыяльных кампаніях, спартыўных спаборніцтвах, палітычных, рэлігійных ці культурных мерапрыемствах», — адзначае СААЗ.

Як нас дураць

«ВЫ ВЫЙГРАЛІ «АЎДЗІ» ШОСТАЙ МАДЭЛІ»

Пяць жыхароў Віцебска пацярпелі ад махляроў, атрымаўшы на свае мабільныя тэлефоны паведамленні пра тое, што могуць стаць уладальнікамі дарагіх аўто прэстыжнай маркі. Дзве апошнія заявы паступілі ў міліцыю на працягу апошняга тыдня. Да гэтага — у сакавіку. Кожны з ахвотных атрымаць новенькае аўто пералічыў у Расію каля 50 тысяч расійскіх рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» Аляксандр ШАЛЬЦ, першы намеснік начальніка Кастрычніцкага раённага аддзела міліцыі горада Віцебска, схема падману фактычна аднолькавая ва ўсіх выпадках. Грамадзяне атрымлівалі СМС-паведамленне пра тое, што яны сталі «шчасліўчыкамі», бо разлічваліся за мабільную сувязь безняўмыльна грашыма з пластыкавых банкаўскіх карткаў. У паведамленні быў указаны сайт, на якім размешчана ўся необходимая інфармацыя.

Тэрмін «выхаду на сувязь» — усяго суткі. Зразумела, што людзі «клявалі» на перспектыву стаць уладальнікамі аўто.

Як расказала міліцыянерам адна з пацярпелых, спачатку яна папрасіла сваю дачку, каб тая правярыла ў інтэрнэце: ці ёсць такі сайт. Ёсць, аказваецца! Яна патэлефанавала па ўказаным нумары ў Маскву. І ветлівы малады чалавек дэталёва ўсё растлумачыў пасля праверкі «ў базе звестак яе персанальнай інфармацыі». Ён расказаў, што жанчыне

Даслала даверлівае дама і копію свайго пашпарта. Потым патрабавалася «чэкамі» перавесці 27 тысяч расійскіх рублёў. Прычым на новыя пытанні, якія ў яе ўзніклі, атрымала падрабязныя адказы. І, як высветлілася, гэта толькі пачатак...

Потым дурылі галаву пра тое, што грошы атрымаюць у Маскве толькі наступнай раніцай. Тэлефанавала, але ніхто не адказваў. Зрэшты «добры прадстаўнік фірмы» сам ёй патэлефановаў. У выніку патрабавалася яшчэ пералічыць працэнт ад сумы выйгрышу, таму што банк змяніў працэнтную стаўку за перавод грошай. Жанчына стала сумнявацца і патэлефанавала ў беларускі банк: ці можа быць такое? Можна! перавяла грошы.

Потым гаварыла з «фінансавым дырэктарам» кампаніі. І той пацікавіўся: ці ёсць у яе валютныя рахункі, каб перавесці прызваныя грошы. У выніку, зразумела, жанчына ніякіх грошай не атрымала і свае дарма патраціла.

Не выключаецца, што ахвярамі махляроў стала значна больш людзей. У міліцыі нагадваюць, што нельга верыць нечаканым СМС-паведамленням пра выйгрышы. Ці выйграў хто насамрэч і атрымаў прыз? Наўрад ці.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

«НА КОЖНУЮ ХВАРОБУ ВЫРАСЛА СВАЯ ТРАВА...»



— сказаў вялікі Парацэльс і меў рацыю. Няма органа ў цэле чалавека, які з удзячнасцю не адклікаўся б на далікатную дапамогу раслін.

Бадан — для кішэчніка і скуры

Бадан таўсталісты цэніцца не толькі як дэкарэтыўная, але і як лекавая расліна, якая змяшчае дубільныя рэчывы і прымяняецца як вяжучы, змякчальны сродак пры запаленні слізистой абалонкі рота і дзяснаў, расстройствах кішэчніка. Адвар з каранёў бадану прымаюць пры захворваннях страўнікава-кішачнага тракта і жаночых хваробах.

Сухое лісце бадану выкарыстоўваюць для прыгатавання так званай «мангольскай гарбаты», якая добра танізуе, паляпшае абмен рэчываў, нармалізуе ціск. Гатуецца яна так: сухое (якое перазімавала) лісце апалоскваюць у вадзе, прасушваюць і здрабняюць. 1 ч. лыжку сыравіны заліваюць кіпенем, настойваюць 5 хвілін. П'юць з цукрам, мёдам або кіслітам (пры дыябеце).

Бадан шырока выкарыстоўваюць у касметыцы, на яго аснове гатуюць настойкі, экстракты. Пры тлустай себарэі адварам карэншча бадану (1:10) апалоскваюць галаву пасля мыцця 2 разы на тыдзень. Пры тлустай скуры твару карысны экстракт бадану на гарэлцы (1:10). Сурвэтка, змочаная ў экстракте, злёгка адціскаюць і накладваюць на твар у выглядзе маскі на 15 хвілін 2 разы на тыдзень. Пад уплывам прэпарата змяшчаецца запаленне, звужаюцца пратоцы тлушчавых і потавых залоз.

● **Адвар бадану:** 10 г (1 ст. лыжку) карэншча расліны заліваюць 200 мл (1 шклянкой) кіпеню, змяшчаюць у эмаліраваную пасудзіну і нагрываюць на вадзяной лазні на працягу 30 хвілін, затым ахалоджваюць пры пакаёвай тэмпературы 10 хвілін і працэдуваюць. Сыравіну адціскаюць, адвар даліваюць гатаванай вадой да атрымання пачатковага аб'ёму. Прымаюць па 1—2 ст. лыжкі 3 разы на дзень перад ежай.

● **Вадкі экстракт бадану** гатуюць наступным чынам: 3 ст. лыжкі здробненых каранёў заліваюць шклянкой кіпеню і на слабым агні кіпяцяць да выпарвання паловы зыходнага аб'ёму.

Трыпутнік — пры ранах, апёках, укусах

Каму з дачнікаў не надакучыла вырываць гэтае пустазелле? А ці ведаеце вы, што трыпутнік вялікі — адна з самых старажытных лекавых раслін? Яшчэ да нашай эры яго нарыхтоўвалі ў Старажытным Кітаі, Егіпце і іншых краінах. За што ж яму такая пашана?

Трыпутнік аказвае бактэрыцыднае, жаўцгоннае, кроваспыняльнае, адхарквальнае, супрацьзапаленчае, супрацьпухліннае дзеянне, нармалізуе мікробны склад кішэчнай мікрафлоры, павышае кіслотнасць страўнікавага соку, перашкаджае ўтварэнню ацёку пасля ўкусу пчалы, асы і нават змяі, садзейнічае павышэнню мясцовага імунітэту, змяшэнню колькасці халестэрыну ў крыві, паскарае працэс яе згусання.

УВАГА! Супрацьпаказаны прэпараты трыпутніку пры павышанай кіслотнасці страўнікавага соку.

● **Настой.** Гатуюць у суадносінах 1:10 на 15-хвіліннай вадзяной лазні. Прымаюць па 1 ст. лыжцы 3 разы на дзень за 20 хвілін да яды.

● **Настойка.** Сок разводзяць гарэлкай у суадносінах 5:1. Прымаюць па 1 дэсертнай лыжцы 3 разы на дзень за 20 хвілін да яды.

● **Сок.** Выкарыстоўваюць свежавыціснутым па 1 ст. лыжцы або ў сумесі з мёдам у суадносінах 1:1, прымаюць па 1—3 ст. лыжкі 3 разы на дзень за 20 хвілін да яды.

Мацярдушка — для апетыту і супраць бронхіту

Мацярдушка звычайна аказвае заспакаляльнае дзеянне на цэнтральную нервовую сістэму. Лячэнне мацярдушкай прызначаюць пры хранічным бронхіце, іншых хваробах дыхальных шляхоў, пры атаніі (слабасці) кішэчніка і захворваннях печані. Яе рэкамендуюць прымаць пры зніжэнні апетыту. Эфектыўна вонкавае прымяненне мацярдушкі пры лячэнні экзэм, нейра-дэрміту, а таксама для прамывання ран.

Траву мацярдушкі жуюць пры зубным болі, стаматыце, для ачышчэння зубоў ад каманьёў.

Мацярдушка дапаможа і ў перыяд клімаксу для зняцця прыліваў, галаўнога болю, зніжэння ціску, для нармалізацыі сну. Для гэтага п'юць настой расліны 3—4 разы на дзень па 1 ст. лыжцы за паўгадзіны да яды.

● **Гатуем адвар:** 2 ст. лыжкі травы змяшчаюць у эмаліраваны посуд, заліваюць шклянкой кіпеню, нагрываюць на вадзяной лазні 15 хвілін, а затым настойваюць 40—45 хвілін пры пакаёвай тэмпературы, працэдуваюць, сыравіну адціскаюць. Аб'ём атрыманага настою даводзяць гатаванай вадой да 200 мл.

● **Настой:** 2 ч. лыжкі здробненай сыравіны заліваюць шклянкой кіпеню, закрываюць, настойваюць на працягу 15—20 хвілін, працэдуваюць, п'юць у цёплым выглядзе за 15—20 хвілін да яды па 1/2 шклянкі 3—4 разы на дзень.

УВАГА! Мацярдушка не рэкамендуецца для ўжывання цяжарным жанчынам.

Корань лакрычніку — ад кашлю

У выглядзе адвару, настою лакрычнік выкарыстоўваюць як адхарквальнае пры хваробах лёгкіх, пры кашлі; як супрацьзапаленчы і спазмалітычны сродак — пры гіперэцідным гастрыце, язавай хваробе страўніка і дванаццаціперснай кішкі. Корань лакрычніку лічыцца ў народнай медыцыне найпапулярнейшым сродкам, які садзейнічае, як і жэньшэнь, падаўжэнню жыцця.

● **Адвар кораня лакрычніку:** 10 г сыравіны заліваюць 200 мл кіпеню, накрываюць, нагрываюць на вадзяной лазні 20 хвілін, настойваюць 1—2 гадзіны, працэдуваюць, адціскаюць і даводзяць аб'ём гатаванай вадой да 200 мл. Прымаюць па 1 ст. лыжцы 4—5 разоў на дзень як адхарквальны і змякчальны сродак, а таксама як лёгкае слабіцельнае пры хранічных запорах.

● **Народная медыцына** рэкамендуе жаваць корань лакрычніку пры сухасці і спазмах горла, пякотцы, млоснасці, ларынгіце.

УВАГА! Ужываць прэпараты лакрычніку не рэкамендуецца пры гіпертаніі,

сардэчнай недастатковасці, цяжарнасці.

Жаўтушнік — выратаванне для хворага сэрца

Яму пад сілу адолець «грудную жабу» (стэнакардыю), ён заспакойвае нервовую сістэму, паляпшае настрой, прыносіць добры, спакойны сон. (Дарэчы, свежы сок жаўтушніку шэрага з'яўляецца адным з кампанентаў прэпарату «Кардыявален».) Яшчэ старажытныя грэкі і рымляне ўжывалі жаўтушнік як мачагонны сродак. Лісце і насенне расліны выкарыстоўвалі для загойвання ран, свежай травой націраліся ад ламоты ў цэле, водны настой травы пілі пры цынзе.

● **Спосаб прыгатавання:** 1 ст. лыжку травы жаўтушніку заліць 200 мл кіпеню, нагрываць на вадзяной лазні 10—15 хвілін, настойваць 1 гадзіну і працадзіць. Прымаць унутр па 1—2 ст. лыжкі 3—5 разоў на дзень да яды.

УВАГА! 3-за высокай біялагічнай актыўнасці прымяненне прэпаратаў жаўтушніку патрабуе асцярожнасці. Ужываюць іх толькі па прызначэнні ўрача.

Шабельнік — для хворых суставаў

Назву сваю шабельнік атрымаў за тое, што форма яго сцібляў нагадвае шаблю. Шабельнік адносіцца да раслін-адаптагенаў, якія дапамагаюць арганізму прыстасоўвацца да пэўных умоў.

У шабельніку балотным змяшчаюцца дубільныя рэчывы і флаванойды, эфірны алей, смолы, арганічныя кіслоты, у кветках — антацыяны.

Карэншча шабельніку вядомае ў народнай медыцыне як сродак лячэння касцева-сустаўных хвароб (адкладання соляў, вывіхаў і расцяжэнняў і г.д.). Акрамя таго, ім лечыць страўнікава-кішачныя і іншыя ўнутраныя крывацікі, гемарой; прымяняюць як вяжучае пры паносах, мачагоннае і жаўцгоннае; лічаць гэту расліну болесуцільнай і гарачкапаніжальнай. Вонкава шабельнік прымяняюць як супрацьзапаленчы сродак у выглядзе паласканняў пры хворых дзяснах, запаленчых працэсах у поласці рота. Некаторыя лекары прызначаюць шабельнік для нармалізацыі абмену рэчываў.

● **Настойка шабельніку** гатуецца настойваннем на працягу 21 дня нарэзаных частак расліны на гарэлцы або 70-працэнтным спірце. Прымаць ад 1 чайнай да сталовай лыжкі 3 разы на дзень пры падагры. Гэтай жа настойкай расціраюць хворыя суставы і робяць кампрэсы пры рэўматызме і артрыце.

● **Настой:** заварыць 1 ст. лыжку здробненых каранёў і лісця 1 шклянкой кіпеню, настойваць гадзіну, працадзіць. Гэтую дозу выпіць на працягу дня.

УВАГА! Прэпараты шабельніку не рэкамендуецца прымаць цяжарным і кормячым жанчынам, дзецям і пры індывідуальнай непераноснасці прэпарату.

Перад ужываннем любога расліннага сродку вам неабходна пракансультавацца з урачом!

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Каб было больш сонейка...

У новым корпусе Гродзенскага Дома дзіцяці службовыя памяшканні размешчаны ў паўночным баку будынка, а дзіцячыя — у сонечным.

— Вельмі хочацца, каб у нашых дзетак было як мага больш сонейка, — гаворыць галоўны ўрач Клаудзія Краўчык.

Сёння там пражывае 85 малых, якія засталіся без бацькоў альбо сіротамі пры жывых бацьках, а таксама дзеці з дэфектамі разумовага і фізічнага развіцця. Мясцовая ўлада лічыла будаўніцтва новага корпуса гэтай установы адной з прыярытэтных задач, і словы не разышліся з канкрэтнымі справамі. Цяпер Дом дзіцяці, які быў адчынены ў горадзе над Нёманам у 1944 годзе, атрымаў, без перабольшання, другое жыццё. Там створаны ўсе ўмовы для пражывання, навучання, адпачынку, рэабілітацыі і аказання медыцынскай дапамогі выхаванцам.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ХУДОБА АДЫМАЕ Ў ЛЮДЗЕЙ НЕ МЕНШ ЗА 8 ГАДОЎ ЖЫЦЦЯ

Навукоўцы вызначылі фактар рызык, звязаны з вагой чалавека. Высветлілася, што худым быць у два разы больш небяспечна, чым тоўстым, што стала пацвярджэннем старажытнай народнай мудрасці «пакуль тоўсты ссохне...».

Даследаванні праводзілі нарвежскія вучоныя. Яны і вылічылі, што быць празмерна худым — яшчэ горш, чым мець лішнюю вагу. Згодна з іх дасудзімі, худоба адымае ў людзей не менш за 8 гадоў жыцця.

Па інфармацыі health.mail.ru, вывучэнне гэтага пытання праводзілася на працягу 10 гадоў. За гэты час 90% удзельнікаў з празмернай худобай памерлі. У той жа час тоўстыя грамадзяне хоць і пражылі на 4 гады менш за норму, але ўсё ж перажылі худых.

Высновы вучоных адназначныя: і худоба, і паўната — з'явы за мяжой нормы. І першае, і другое — не ёсць добра, аднак худоба значна горшая за паўнату.

ПЕРАМАГЧЫ СТАРАСЦЬ

Брытанскія навукоўцы перакананы: усяго праз 10 гадоў яны прадставяць свету лекі, здольныя цалкам спыніць старэнне арганізма.

Вечнага жыцця, па інфармацыі health.mail.ru, спецыялісты не абяцаюць, затое запэўніваюць, што іх вынаходніцтва дапамагае пазбегнуць хвароб, звязаных з узроставымі змяненнямі (напрыклад, захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы і хваробы Альцгеймера).

Апроч таго, унікальны прэпарат не толькі засцеражэ ад хвароб важных органаў, але і адтэрмінуе з'яўленне знешніх прыкмет надыходу старасці — маршчын, пагаршэння стану цягліц, валасоў, пазногцяў.

Медыкі патлумачылі, чаму не трэба баяцца смерці

Брытанскія вучоныя высветлілі нечаканую заканамернасць: людзі, якія часцей думваюць пра смерць і баяцца памерці, шkodзяць сабе куды больш за легкадумных індывідуумаў. У прыватнасці, сардэчны прыступ для іх значна часцей заканчваецца лятальным зыходам.

Заспакоенасць у момант, калі «прыхапіла сэрца», павялічвае шанцы выжыць, запэўніваюць вучоныя. Паніка — горшы з магчымых памочнікаў. Цікава, што нават тыя, хто выжыў пасля сардэчнага прыступу, але атрымаў пры гэтым моцны стрэс, потым горш папраўляюцца ад інфаркту і могуць неўзабаве атрымаць яшчэ адзін — ужо смяротны.

Вучоныя зрабілі выснову: страх смерці — гэта не толькі пэўная эмоцыя, гэта яшчэ і фактар, які ўплывае на наша здароўе. Чым спакайней людзі ўспрымаюць сваю смяротнасць, тым лепш для іх здароўя!

Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

МАЛЮЙЦЕ — Інфарм-укол І СТАНЕ ЛЯГЧЭЙ!

ЯК заспакоіцца і знайсці раўнавагу пасля цяжкага працоўнага дня? Дастаткова час ад часу рабіць тое, што прыемна (але не шкодна для здароўя). Мужчынам дапамагае валтузня ў гаражы, жанчынам — шопінг. А некаторыя гуляюць з сабакам. Заўважана, дарэчы, што тыя, хто адчувае сябе адзінокім, часта заводзяць сабак, а тыя, хто вылучаецца павышанай раздражняльнасцю, любяць кошак.

Паводле слоў валеолага 23-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Алены ГАРНІЦКАЙ, дзецям і дарослым можна выконваць нескладанае псіхатэхнічнае практыкаванне «Настрой». Намалюйце на чыстым лісце паперы любы абстрактны малюнак — што заўгодна. Рабіце гэта тым колерам і ў тым стылі, які адпавядае вашаму настрою — перанясце на паперу свой неспакой і трывогу. Малюйце да таго часу, пакуль не запоўніце ўвесь ліст і не адчуеце заспакаення. Пераварніце ліст і напішыце некалькі слоў, якія адлюстроўваюць ваш настрой. Затым разарвіце і выкіньце лісток. Усё — вы пазбавіліся свайго напружанага стану! Напружанне перайшло на паперу і знікла, як толькі знік малюнак. З гэтай вырашэння любых псіхалагічных праблем рэкамендуецца і вядзенне дзённіка. «Кантакт» з паперай сапраўды вельмі дзейсны, толькі варта набрацца цяпення і пісаць літаральна штодня. Не бойцеся стрэсаў — супраць любога з іх заўсёды ёсць прыёмы!

Святлана БАРЫСЕНКА.

Факт

Няўдалае прызямленне

На лётным полі Гродзенскага аэраклуба ў раёне вёскі Караліно здарыўся няшчасны выпадак, паведамляе абласное ўпраўленне МНС.

Пры ажыццяўленні вучэбна-трэніровачнага скачка з-за частковай адмовы асноўнага парашута павялічылася хуткасць прызямлення, і падлетак 1996 года нараджэння атрымаў траўму пазваночніка. Сведкамі гэтага здарэння былі работнікі аварыйна-выратавальнага атрада МНС, якія аказалі хлопцу першую медыцынскую дапамогу.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЧАМУ НА НЕКАТОРЫХ АФІЦЫЙНЫХ САЙТАХ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ ЗАМЯНЯЮЦЬ НЯМЕЦКАЙ І ПОЛЬСКАЙ?

Журналіст «Звязды» даследаваў, ці прысутнічае нацыянальная мова на інтэрнэт-старонках асноўных дзяржаўных ведамстваў — міністэрстваў, камітэтаў, дэпартаменту, аблвыканкамаў і інш.

Аказалася, што беларускамоўная версія ёсць прыкладна на адным афіцыйным сайце з шасці.

Некаторыя «слугі народа» дазваляюць сабе ўпарта ігнараваць беларускую мову. І не нясуць за гэта адказнасці.

Пра гэта паведамлялася ў адной з частак нашага журналісцкага расследавання «Бітва за роднае слова» («Звязда» за 29 снежня 2010 года). Тады я правёў журналісцкі эксперымент. Напісаў ад прыватнай асобы шэраг запытаў у некаторыя паважаныя ведамствы і арганізацыі. Толькі траціна адказаў была складзена па-беларуску. І гэта нягледзячы на тое, што ў запытах мелася просьба — адказаць на роднай мове.

З таго часу мінула каля сямі месяцаў. І днямі наша журналістка Ала Мачалава напісала пра тое, што абедзве палаты парламента прынялі закон, які абавязвае адказаць на беларускамоўныя звароты па-беларуску («Звязда» за 16 ліпеня 2011 года).

Тым часам я вырашыў правесці, як шануюць родную мову ў шэрагу афіцыйных ведамстваў. Гэта нескладана высветліць, напрыклад, калі праглядаеш іх інтэрнэт-старонкі. Калі кіраўніцтва арганізацыі на беларускую мову чхаць хачеца, то на сайце няма нават і духу роднага слова. Калі мову паважаюць, беларускамоўная версія прысутнічае.

Такім чынам, я праманіторыў інтэрнэт-старонкі ўсіх беларускіх міністэрстваў, дэпартаменту, дзяржаўных камітэтаў, канцэрнаў, інспекцый, аблвыканкамаў і іншых афіцыйных ведамстваў. Усяго налічыў 79 сайтаў.

І вось якія вынікі даследавання былі атрыманы.

прысутнічае поўная беларускамоўная версія.

● **Савет Міністраў** (government.by), беларуская мова стаіць у меню на першым месцы.



Запатрабаванасць роднага слова — 17,7%

Як вы лічыце, на якой колькасці з гэтых сайтаў ёсць беларускамоўная версія? Падкрэсліваю, ні ад каго не патрабавалася, каб увесць інтэрнэт-рэсурс быў складзены нацыянальнай мовай, дастаткова хоць бы частковай яе прысутнасці.

Аказалася, што родная мова прапалася толькі на 14 інтэрнэт-старонках з 79 даследаваных:

- **Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт** (grodpn-region.gov.by). Адзіны аблвыканкам, чый сайт мае беларускую версію, прытым паўнаважна.
- **Нацыянальная Акадэмія навук** (nasb.gov.by).
- **Нацыянальны банк** (nrb.by).
- **Сайт Вышэйшага Гаспадарчага суда** (court.by), складана прад'явіць нейкі прэтэнзій да якасці мовы.
- **Канстытуцыйны суд** (kc.gov.by). На інтэрнэт-сайце

● **Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Беларусі** (president.gov.by).

Такім чынам, яшчэ раз падсумуем: з 79 сайтаў афіцыйных ведамстваў толькі 14 маюць беларускамоўную версію. Гэта 17,7%. Ці прыкладна адзін сайт з шасці. Так выглядае двухмоўе, гарантаванае Канстытуцыяй.

На некаторых інтэрнэт-старонках ведамстваў, дзе беларускіх версій няма, сустракаюцца сапраўдныя перлы, пра якія нельга не сказаць. Напрыклад, ёсць сайты, дзе замест нацыянальнай мовы стаіць якая-небудзь замежная. І зразумела,



● **Дзяржаўны памежны камітэт** (gpk.gov.by), адзінае сілавое ведамства, на сайце якога родная мова прысутнічае па сапраўдному поўна.

● **Камітэт дзяржаўнай бяспекі** (kgb.by), беларускамоўная версія прысутнічае, але яна недапрацавана.

● **Міністэрства энергетыкі** (minenergo.gov.by), версія на роднай мове ў поўным парадку.

● **Міністэрства сувязі і інфарматызацыі** (mpt.gov.by).

● **Міністэрства адукацыі** (minedu.unibel.by).

● **Міністэрства абароны** (mod.mil.by).

● **Міністэрства культуры** (kultura.by), на інтэрнэт-старонцы ведамства беларуская мова стаіць на першым месцы.



калі гэта мова англійская, на якой размаўляе ўвесь свет. На сайце Беларускай чыгункі (rw.by) няма роднай мовы, але ёсць нямецкая. Хоць паўгода таму ведамства праз газету «Звязда» паведамляла пра планы стварыць версію сайта на нацыянальнай мове («Як папулярныя версію родную мову на беларускай чыгункі», за 29 студзеня 2011 года). Час мінуў, а абяцання не выканана.

На сайтах Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі (gosstandart.gov.by) і Тэхнічнага інстытута сертыфікацыі вы-

прабаваньняў (tisi.by) беларускіх версій таксама няма. Але ёсць... польскія.

Дзіўнае праяўленне патрыятызму.

Не раз сёй-той чыноўнік, не падумаўшы, казаў мне, што ён «мае права», нават законнае права, не выкарыстоўваць беларускую мову. Пры гэтым я тлумачыў такім «знаўцам законаў», што існуе артыкул 15 Канстытуцыі, дзе напісана, што «дзяржава адказная за захаванне духоўнай спадчыны». А родная мова і з'яўляецца самым галоўным здабыткам гэтай духоўнай спадчыны. Таму дзе, як не на афіцыйных сайтах, дзяржаўная мова павінна прысутнічаць?

Нагадаем, што прычына адмовы ад роднага слова з боку некаторых ведамстваў палягае ў праблемных момантах «Закона аб мовах у Рэспубліцы Беларусь». У прыватнасці, закон дазваляе выбіраць для выка-

рыстання адну з дзяржаўных моў — або рускую, або беларускую. У гэтым злучэнні «або» і палягае праблема. Некаторыя службовыя асобы ў асноўным ідуць лёгкім шляхам і выбіраюць рускую мову. Пры гэтым беларускую беспакарана ігнаруюць.

Чыноўнікі розных узроўняў, звязаныя з развіццём мовы і адукацыі, неаднаразова прызнаваліся, што «Закон аб мовах» неабходна ўдасканаліць. Але справай гэтыя словы амаль не пацвярджаюцца.

Яўген ВАЛОШЫН.

Малога тапельца адшукалі праз 4 месяцы

Каб знайсці зніклых у Віцебску хлопчыкаў (адзін з іх нарадзіўся ў 2002 г., другі — у 2003 г.) больш за дзесяць разоў у павебра ўзнімаўся верталёт, даследавалася мясцовасць, вяліся планавыя пошукі не толькі ў мікрааёне, дзе пражывалі хлопчыкі, а таксама ў прыгарадных вёсках, дачных пасёлках, лясах.

Нагадаем, што з 24 сакавіка шукалі двух віцебскіх хлопчыкаў, якія, як паведамілі міліцыі бацькі, пасля заняткаў у гімназіі пайшлі гуляць і ўвечары не вярнуліся дамоў.

І вось цела аднаго з іх знайшлі ў Заходняй Дзвіне толькі 15 ліпеня падчас планавых пошукавых работ, якія праводзілі міліцыянеры і супрацоўнікі таварыства выратавання на водах. Аднаго з версій іх знікнення была версія ўтаплення ў Заходняй Дзвіне падчас ледаходу.

Па прыкметах знойдзенае цела супадае з апісаннем аднаго з двух зніклых хлопчыкаў. Як казалі «Звяздзе» ў прэс-службе Упраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, ідзе апазнанне цела. Па папярэдніх звестках, слядоў пабоў на цэле няма.

Пошукі дзяцей не спыняліся пасля таго, як іх бацькі паведамілі ў міліцыю пра знікненне. Шукалі школьнікаў не толькі міліцыянеры. Мноства неабякавых людзей таксама спрабавалі нейкім чынам дапамагчы. Адно шукалі хлопчыкаў разам з міліцыяй падчас даследавання мясцовасці, другія расклеівалі лістоўкі па горадзе з партрэтамі дзяцей і ўсёй неабходнай інфармацыяй, іншыя распаўсюджвалі фота і прыкметы на папулярных сайтах і ў сацыяльных сетках.

Пошукі другога хлопчыка працягваюцца. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Апошнім часам пачасціліся выпадкі крадзяжу з WM-кашалькоў

Апошнім часам пачасціліся выпадкі крадзяжу грашовых сродкаў, якія знаходзяцца ў кашальках электроннай плацежнай сістэмы WebMoney, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ва ўпраўленні «К» МУС Беларусі.

Як растлумачылі ў МУС, зламыснікі звяртаюцца да грамадзян, якія размясцілі на найбольш папулярных інтэрнэт-рэсурсах паведамленні аб жаданні правесці абмен тытульных знакаў плацежнай сістэмы WebMoney на наяўную замежную валюту. Яны прапануюць устанавіць спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, неабходнае для пацвярджэння правядзення здзелкі. Пасля гэтага ахвяра пераводзіць патрэбную грашовую суму на названы зламыснікамі электронны кашалёк «пад пратэкцыяй», гэта значыць, з магчымасцю вяртання.

Бакі дамаўляюцца аб асабістай сустрэчы з мэтай перадачы кода пратэкцыі і атрымання наяўных грашовых сродкаў у замежнай валюце.

Аднак сустрэчы не адбываюцца, а ўстаноўленае шкоднае праграмнае забеспячэнне дае магчымасць зламыснікам выкрасці грашовыя сродкі з электроннага кашалька.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь извещает о проведении конкурса по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытого акционерного общества «Барановичская швейная фабрика».

Конкурс состоится 31 августа 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Красноезвездный, 12.

Организатор конкурса - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г. Минск, пер. Красноезвездный, 12.

№	Полное и сокращенное наименование, место нахождения акционерного общества	Размер уставного фонда, штук акций	Номинальная стоимость акции, рублей	Доля государства в уставном фонде		Количество продаваемых акций		Начальная цена продажи акций, рублей	Условия конкурса
				штук акций	В % к УФ	штук акций	В % к УФ		
1	Открытое акционерное общество «Барановичская швейная фабрика» (ОАО «БШФ») 225409, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, 2	1631046	4400	1628876	99,9	424072	26	2287688216	Внесение победителем конкурса в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи акций в уставный фонд ОАО «Барановичская швейная фабрика» неденежного вклада в виде нового технологического оборудования на сумму, эквивалентную не менее 1,0 млн.долл. США по курсу Национального банка на дату внесения этого оборудования; сохранение в течение пяти лет со дня заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и его специализации по производству детской одежды.

Время проведения конкурса по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО «БШФ» — 10.00.

Для участия в конкурсе по продаже акций ОАО «БШФ» в срок до 16.00 16 августа 2011 г. по адресу: г. Минск, пер. Красноезвездный, 12, каб. 401 представляются следующие документы:

заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу; юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь — копии устава (учредительного договора) — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором конкурса, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководителя) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор); юридическими лицами, иными организациями — нерезидентами Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не

ранее 6 месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

индивидуальными предпринимателями — резидентами Республики Беларусь — копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором конкурса;

индивидуальными предпринимателями — нерезидентами Республики Беларусь — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

представителями граждан Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;

представителями иностранных физических лиц, индивидуальных предпринимателей — нерезидентов Республики Беларусь — легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в конкурсе физические лица, индивидуальные предприниматели, представители физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иных организаций

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором конкурса.

Дополнительно представляется документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки.

Задаток для участия в конкурсе по продаже акций ОАО «БШФ» уплачивается в размере 228 768 820 рублей в срок до 27 августа 2011 г. согласно договору о задатке, заключаемому с Фондом государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь: в бел. рублях на счет № 3642974000028; в EURO на счет № 3642974005036; в USD на счет № 3642974005052; в рос. рублях на счет № 3642974008046 в филиале № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 720; получить платежа — Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, УНП 102314789.

Участник конкурса, выигравший конкурс, обязан возместить затраты на организацию и проведение конкурса по продаже акций ОАО «БШФ» в течение 3 рабочих дней с даты его проведения.

Договор купли-продажи акций по результатам конкурса заключается в течение 20 календарных дней с даты его проведения.

Дополнительная информация об объявленных конкурсах размещена на официальном сайте Государственного комитета по имуществу www.gki.gov.by в разделе «Продажа акций» в подразделе «Аукционы-конкурсы».

Контактный телефон Фонда государственного имущества: (017) 284 85 62.

Партрэты паэтаў

У маладосці на сценах свайго пакоя-майстэрні я развешваў партрэты сваіх любімых паэтаў і літаратараў: Апалінэр, Багда-новіч, Гогаль, Бунін, Купала... Мне падабалася, калі іх твары побач, калі іх вочы глядзяць на падзеі новых часоў. Мне цікавей чыталася і перачытвалася лірыка, калі я ведаў у твар аўтара тэкстаў. Партрэты паэтаў і зараз упрыгожваюць мой кабінет: Колас, Стральцоў... Дзіўна тое, што нікога з тых, каго любіў раней, я не разлюбіў, да старых толькі дадаліся новыя асветленыя талентам твары.

Змагары і перамогі

Шмат хто са змагароў спрабуе выдаваць свае відавочныя паразы за перамогі. Такі падман нават спачування не выклікае. Цяжка глядзець на спіну барца, які атрымаў паразу. Такі барэц страціў сваю каштоўнасць. Але ён моўчкі нясе прэч свой цяжар, і ты яму міжволі спачуваеш. Ты не любіш паразы, але ўсё ж спачуваеш. Ілжывыя людзі не вартыя нават імгненнага спачуванняў.

Погляды на сваіх любімых

Некаторыя жанчыны глядзяць на свайго мужчыну, як на свойскую жывёлу невялікага памеру. «Ты — мой коцік,» — кажа такая. Ёсць жанчыны, якія бачаць у мужчыне робата, машыну, механізм. «Які ты дужы, які ты прыгожы, як Тэрмінатар». Мужчыны часцяком бачаць у жанчыне расліну. «Ты — мая ружа». Трапляюцца такія мужчыны, і што бачаць у жанчыне русалку, чароўную рыбу. «Ты — залатая рыбка». Усе яны і сапраўды — як кажуць, так і бачаць.

Новыя «сяброўкі»

Як не п'еш, дык і этыкеткі на пляшках не разглядаеш. А тут стаяў у чарзе па бутэлку вады і

міжволі прачытаў назву гарэлкі «Сяброўка». Мне стала добра. Як мы раней не здагадаліся бутэлку «сяброўкай» называць? У краме «сябровкак» было дзве: чырвоная і сіняя. Парадаваўся я за тых, хто можа яшчэ пасябраваць з такімі прыгажунямі.

Тры ўмовы

У раздзеле пра гняўліваасць на старонках старажытнай кнігі «Дхаммапада» ёсць такія словы: «Кажы праўду, не саступай гняўліваасці, калі цябе просяць, хай няшмат — дай. З дапамогаю гэтых трох умоў можна наблізіцца да багоў». Ці ёсць у мяне жаданне набліжацца да багоў? Няма. У мяне нават няма памкнення набліжацца да людзей, абцяжараных уладаю. Але мне падабаюцца тры названыя ўмовы. Казаць праўду я люблю і кажу. Сваю гняўліваасць я спрабую стрымліваць. Не заўсёды атрымліваецца, але я намагаюся быць спакойным. Просяць мяне шмат пра што, і я — хай нямнога — даю.

Сяброўства і добрасуседства

Сябраваць і нават проста падтрымліваць добрыя ўзаемаадносіны з таленавітым чалавекам цяжка. Пра гэта шмат сказана і напісана, бо ўсім цікава пачуць пра стасункі з людзьмі выдатнымі. З чалавекам звычайным яшчэ больш складана таварышаваць і жыць з ім у добрасуседстве, бо звычайнаму не прабацаецца тое, што можна дараваць і што даруецца таленавітаму. Прызнаць усіх людзей за таленавітых таксама не выпадае, таму што гэта відавочная хлусня.

Альберт і хуткая дапамога

Здаецца, усе знаёмыя ведаюць, што я кінуў піць, але часам знаходзіцца за сталом той, хто пачынае ўгаворваць крышку выпіць. Адмаўляюся, ён настойвае. Тады я і кажу, што, калі вып'ю, магу пабіцца, магу каго ўдарыць без асаблівай нагоды. Такія паводзіны і былі адной з важкіх прычын, каб развітацца з чаркаю. Пасля такога прызнання

мой сусед за сталом — Альберт Грышановіч — распавёў пра ўласную нагоду зменшыць штодзённую дозу. Некалі ён напіўся пасярод працоўнага дня і пайшоў на работу да жонкі. Тая працавала ў праектным інстытуце. У Грышановіча былі падазрэнні, што жонка фліртуе з інжынерам. Муж выказаў незадаволенасць фліртам. Жонка адпрэчыла і абвінавачванні ў здрадзе, і нават падазрэнні ў нейкім флірце яна адмаўляла. П'яны Альберт стукнуў непаслухмяную жонку. Жанчына павалілася і выцялася патыліцай аб каменную падлогу. З-пад яе галавы пацякла кроў. Утварылася вельмі лужына. Грышановіч утрупаў. Супрацоўнікі інстытута выклікалі дактароў і міліцыянтаў. Непрытомную жанчыну разам з працверазельным мужам пад міліцэйскім канвоем павезлі ў бальніцу хуткай дапамогі. Хірург спрытна апрацаваў і зашыў рану. Жанчына апрытомела і заявіла, што сама няўдала ўпала і моцна разбілася. Міліцыянты адвялі Альберта ў сутарэнні. «Сто разоў скажаш «дзякуй» сваёй бабе. Трэба цябе ад... адлупіць, моцна адлупіць, каб запомніў, на ўсё жыццё запомніў, што бабу нельга біць. Часу на цябе няма і рукі пэцкаць не хочацца. Забірай сваю добрую бабу і валі...» Грышановіч казаў, што на ўсё жыццё запомніў гэтае здарэнне, і таму стараецца не напівацца. Я ўдакладніў пра гумовыя пальчаткі на міліцыянтах... Зазвычай міліцыянты ў бальніцы хуткай дапамогі ходзяць у белых гумовых пальчатках. Чужая кроў хворых людзей — рэч небяспечная. Альберт пальчаткі не помніў. Мусіць, гэта было даўно, і тады было паменей хворых на СНІД. А мяне, калі я апошні раз трапляў у тую баль-

ніцу са сваім хворым вокам, найбольш уразлігі к'ярыз беляя гумовыя пальчаткі на міліцыянтах.

Кароткачасовасць вечнасці

Кароткачасовае каханне ў спалоханага з напужанай, але менавіта ў ім адчуваецца подых вечнасці.

Татаў чытач і лета

На праспекце спыніўся перакінуцца словам са знаёмым збіральнікам беларускага жывапісу. Нечакана для мяне ён сказаў, што на самым пачатку лета зноў перачытаў татава даўняе апавяданне «Пах летніх траў». Ён перачытвае гэтае апавяданне кожны год, бо і ў яго, як у таты майго, была заўсёдна дарога са сталіцы ў родную вёску. Тата дакладна апісаў настрой вяртанна дамоў. Вяртанне, пасля якога на нейкае імгненне табе здаецца, «што ты нідзе не быў, што жыў дома, што гэтае самае было ўчора, пазаўчора, год назад, два і болей...» Кнігу татавых апавяданняў «Міг бліскавіцы» я палюбіў з юнацтва і таксама шматкроць яе перачытваў. Пасля сустрэчы з татавым чытачом зноў прагартыў «Пах летніх траў», зноў спыніўся на фрагменце з сонечна-жоўтым лубінам: «Аўтобус страсяне — абарвуцца думкі. І будзеш зноў глядзець у акно, будучы мільгаць беляя слупкі — адзін за адным — ля мосціка, і здалёк на грудку будзе відаць лубін — увесь у цвеце, як сонца, і раптам ён запахне густым цяплом, лёгкаю пясчанаю зямлёю, і нехта, аж прыпаднімаючыся, скажа: «Ой, як хораша!» Пойдуць далёкія панурыя лясы...» Лета.

Адам ГЛОБУС.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Важныя дробязі

ЦУКЕРАЧНА-БУКЕТНЫ ПЕРЫЯД ПАВІНЕН БЫЦЬ ДОЎГІМ!

Працяглы рытуал заляцання з'явіўся ў выніку эвалюцыі, якую прайшло чалавецтва. Адпаведна, заляцанне прыносіць бяспрэчную карысць, асабліва жанчыне. Прызначэнне гэтага рытуалу — дазволіць ёй выбраць для сябе ідэальнага партнёра. Інтымная сувязь павінна вянчаць працэс заляцання, паколькі толькі так прадстаўніца цудоўнага полу мае магчымасць сабраць пра партнёра максімум інфармацыі.



Прафесар Роберт Сеймур з Універсітэцкага каледжа ў Лондане даказаў, што жаночае шчасце наўпрост залежыць ад таго, наколькі доўгім быў перыяд да першага сэксу. Шчаслівая са сваім выбраннікам толькі тыя жанчыны, якія катэгарычна адмаўляюцца ад пачуццёвых мілаванняў на першым спатканні.


«Адкладваючы спароўванне, самка зніжае шанцы спароўвання з самцом, які не падыходзіць. Доўгае заляцанне — гэта цана за павелічэнне шанцаў на тое, што спароўванне, калі яно адбудзецца... прынясе выгаду абайм, — сцвярджае Сеймур. — У жывёл заляцанне можа працягвацца даволі доўгі час. У людзей заляцанне ўключае паходы ў тэатр, сумесныя вярзэры і іншыя мерапрыемствы. Яны павінны доўжыцца месяцамі або нават гадамі».

В публикации о собрании акционеров ОАО «Центроэнергомонтаж» газета «Звезда» № 132 от 15.07.2011 г. следует читать: список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 15 июля 2011 года.

УНП 100092167

У суд Бабруйскага раёна і горада Бабруйска паступіла заява аб аб'яўленні памерлым Баравога Андрэя Віктаравіча, 10.02.1977 года нараджэння, ураджэнца г. Бабруйска Магілёўскай вобл., Рэспубліка Беларусь, апошняе вядомае месца жыхарства: Рэспубліка Беларусь, Магілёўская вобл., г. Бабруйск, вул. Сікорскага, д. 12, кв. 56/57, месца знаходжання невядома. Просім грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Баравога А.В., паведаміць іх суду Бабруйскага раёна і горада Бабруйска Магілёўскай вобл., г. Бабруйск, вул. Кастрычніцкая, д. 128, каб. 46, тэл. 52 11 26 на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

ПАКАШТУЙЦЕ!



ЦАЦЫКІ

Цацыкі — гэта грэчаская закуска, якая заўсёды падаецца халоднай у якасці гарніру або соуса да мяса, бо кіслата, якая змяшчаецца ў ёй, нейтралізуе тлушч у мясных стравах.

Спатрэбіцца: 250 г натуральнага ёгурту (можна паспрабаваць замяніць смятанай, але тады ўзяць менш лімоннага соку), 2 невялікія агуркі, 2 чайныя лыжкі аліўкавага алею, 2 чайныя лыжкі свежага лімоннага соку, соль і чорныя молаты перац па смаку, у тры пальцы дробна насечанай зеляніны кропу, 2 невялікія зубчыкі часнаку.

Агурок ачысціць ад скуры і насення і надзерці на тарцы. Адкінуць атрыманую масу на сіта і пакінуць, пакуль не перастане капаць сок. Растаўчы часнок з соллю, чорным перцам і аліўкавым алеем. Дадаць ёгурт і агуркі. Добра перамяшаць і паставіць у халадзільнік мінімум на адну гадзіну, каб смак стаў аднародным.

Падаваць як самастойную страву са свежым хлебам, як соус да бутэрбродаў або любога мяса ці выкарыстаць у якасці запраўкі для салаты са свежай гародніны.

СЕЛЯДЗЕЦ З ЧОРНАЙ ПАРЭЧКАЙ

Спатрэбіцца: адзін слабасалёны селядзец, 150—200 г смятаны, парачку пёрак зялёнай цыбулі, чвэрць салатнай рэпчатой цыбулі (калі ёсць толькі звычайная, то яе трэба папярэдне абдаць кіпенем, каб знікла горач), пучок кропу, 2 чайныя лыжкі мёду, шклянца чорных парэчак, молаты чорны перац

Дробна нарэзаць зялёную і рэпчатую цыбулю, кроп. Парэчку злёгка паціскаць лыжкай (лепш драўлянай), каб пусціла сок. Змяшаць смятану з мёдам, чорным перцам, цыбуляй, кропам і чорнай парэчкай. Нарэзаць селядзец на невялікія кавалачкі (палоскі) і дадаць да асноўнай масы, перамяшаць і паставіць на 12 (можна больш) гадзін у халадзільнік. Пасля яшчэ раз добра перамяшаць і выкладзіць у салатніцу, упрыгожыць зелянінай і цылымі ягадамі. Падаваць з чорным хлебам або адварной маладой бульбай.



УТУЛЬНЫ ДОМ

Ідэя для маленькай кухні

Гэта варыянт для тых, хто хоча зрабіць сапраўдны абедзенны куток у маленькай кухні і размясціць там сапраўдны стол.



У цэнтры — круглы стол, за якім можна камфортна паснедаць, паабедаць і павячэраць. Тут ёсць канапа, якая складаецца і прымацавана да сцяны ў мэтах эканоміі месца. А з другога боку — месца для раскладных ці любых іншых крэслаў.

Відавочна, што, праявіўшы крыху фантазіі, нават у маленькай кухні можна арганізаваць утульную абедзенную зону, дзе будзе вельмі прыемна сабрацца ўсёй сям'ёй.

-2768-

ДРУГОЕ ЖЫЦЦЁ

Добрае ўгнаенне

Кававая гушча паслужыць выдатным угнаеннем для вашых градак. Яна асабліва спрыяе росту морквы і радыскі! Перад тым, як саджаць моркву або радыску, змяшайце насенне з невялікай колькасцю высушанай кававай гушчы, а затым сыпце на градку ўсё разам. Кававая гушча не толькі зробіць плады буйнейшымі, але і прымусіць насякомых-шкоднікаў трымацца далей ад вашай агародніны. Калі ж вы адважыліся на вырошчванне грыбоў, то кава паслужыць і гэтаму занятку. Змяшайце кававую гушчу з кампостам, і грыбы палезуць, як пасля грыбогнага дожджыку!

«Лекі» для скур

Злёгка пацёртыя скураныя рэчы карычневага або чорнага колеру можна «вылечыць» кававай гушчай. Дзякуючы сваім уласцівасцям кава добра сілкуе штучную або натуральную скуру. Патрыце рэч вільготнай гушчай, змешчанай у марлевы мяшчак, — яна надасць рэчы мяккасць і больш яркі і насычаны колер. Цяпер старой курткai, сумкай або пальчаткамi можна карыстацца яшчэ сезон!

САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

Маскі для твару

У апошні час цяжка знайсці ў краме даступныя па кошце касметычныя сродкі — маскі для твару, а карыстацца фірменнымі і дарагімі могуць сабе дазволіць не ўсе. Аднак пры жаданні кожны можа вырашыць гэтую праблему пры дапамозе хатніх сродкаў. Трэба толькі ведаць, як выкарыстаць тое, што ёсць у вас пад рукой.

ДЛЯ ТЛУСТАЙ СКУРЫ

Калі ў вас тлустая скура, мыйцеся раніцай і ўвечары цёплай вадой з туалетным мылам. Пасля мыцця пратрыце твар ласьёнам. Вельмі карысна раз у тыдзень рабіць паравую ванначку па 10-15 хвілін, трымаючы твар над гарачай вадай, у якую можна дадаць рамонак, ліпавы цвет, лісце мяты, бярозы, кару дуба. Але будзьце вельмі асцярожнымі, каб не апычыся.

Агурочная маска

Агурок надзярыце на тарцы, змяшайце з ўзбітым бялком і нанясіце на скуру. Праз 25-30 хвілін змойце цёплай вадай.

ДЛЯ СУХОЙ СКУРЫ

Пры сухой скуры карысна праводзіць малочны курс па 14 дзён — мыцця цёплай вадой з дабаўленнем малака.

Маска мядова-малочная

1 ч. лыжку мёду разатрыце да белага колеру, дадайце трохі свежага малака, нанясіце на твар на 15 хвілін, а затым змойце цёплай вадай.

ДЛЯ НАРМАЛЬНАЙ СКУРЫ

Маска з бульбы — сродак ад маршчычын. Надзярыце на дробнай тарцы 1 бульбіну, дадайце трохі солі, 1 ч. лыжку смятаны або сыроваткі. Сумесь нанясіце на добра ачышчаную скуру на 15-20 хвілін. Затым змойце цёплай вадай.

Маска асвятляльная

Каб зняць стомленасць і асвятлыць скуру вакол вачэй, пакладзіце на заплюшчаныя павекі тонкія лустачкі сырой бульбы. Паляжыце так 5-10 хвілін, расслабіўшыся.

ДЛЯ СКУРЫ, ЯКАЯ СТАРЭ

Маска з аўсяных шматкоў

Змяліце аўсяныя шматкі, змяшайце іх з 1 жаўтком. Перад накладаннем маскі ачысціце твар. На вычышчаную скуру накладзіце тоўстым пластом маску. Час дзеяння маскі — 15-20 хвілін. На працягу гэтага часу спакойна пасядзіце або паляжыце з заплюшчанымі вачыма. Здымайце маску вільготнай сурвэткай або вільготным тампонам з ваты. Ужываць маскі можна 2-3 разы на тыдзень.


-2769-



Леся... фота 4	Затычка ў роце		Ганча ... фота 2					Эліза ... фота 5
			Тут загароць у спіку	Лыч- льная дошка	Грошы на подкуп	Хват, удалец		
			Чарада вазоў					
					Ядавітая афрыкан- ская змяя			
			Амфібія	Плод кедра				
Памер заробку	Асёл			Салёная азёрная вада	Баявы парадак конніцы	Талон- чык з касы		
			Гора, бяда	Хупігані- стыя пад- леткі (разм.)	Апраца- ваная шкура аленя	Твор пазга		Нажыў- ка на кручку
	Багіня перамоп	Вузкі праход, адтуліна						Сфера
						Лісце- вае дрэва		...павагі
Прадукт абслен- ня на метале	Саламея ... фота 3	Адзін з сьноў Ноя				Няшча- сце		
Блакіт- нае ... над галавой		Хімічны эле- мент	Купямёт- чыца Чапаева	Лёгкая гонанная машына		Частка электра- машыны		
			Пачала біць во- рага пад Оршай			Хіт "Люба"	Вільгот- ны налёт на целе	Гатунак цукерак
Музыч- ная форма				Будынак гарад- ской управы	Алаіза Пашке- віч ... фота 1	"Гарачы пояс Зямлі"		
			Фран- цузскі мім				Прастора, раён, тэ- рыторыя	
Від мас- тацтва	Дацкая акруга			Радок у анкеце	Гліня- ная па- судзіна	Нерухо- мая ча- стка ма- шыны		
			Паляр- ная качка					
			Апрацоў- вае драў- ніну	Зброя з цецівой		Глуць у ...		
			"Маят- нік ..."					
			Частка палубы		Галіна народ- най гас- падаркі			

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.03	21.28	16.25
Віцебск	4.46	21.24	16.38
Магілёў	4.53	21.18	16.25
Гомель	4.58	21.06	16.08
Морда	5.20	21.42	16.22
Брэст	5.29	21.34	16.05

Пр. Еўдакіі, Ефрасінні,
Марыі, Германа, Лук'яна,
Фамы.
К. Чаславы, Гераніма, Ільі,
Часлава.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



20 ліпеня



Міжнародны дзень шахмат.
 1880 год — нарадзіўся Гальяш Леўчык (Ілья Ляўковіч), беларускі пісьменнік. Аўтар вершаў «Дружна, браты», «Даволі», «Хто адрокся ад сваіх» і інш. Пісаў для дзіцячага часопіса «Заранкі». Меў багатую бібліятэку. Збіраў і апрацоўваў беларускі фальклор. На свае вершы пісаў музыку. Сабраў унікальныя дакументы пра Слонім і Слонімшчыну. Асуджаў рэжым польскіх уладаў у Заходняй Беларусі. У публіцыстыцы выступаў за правы беларусаў на сваю культуру. Перакладаў на беларускую мову творы А. Міцкевіча, М. Нярасава і іншых. Улетку 1944 года загінуў у шэрагах паўстанцаў-варшавян.

1304 год — нарадзіўся Франчэска Петрарка, славыты італьянскі паэт-гуманіст, заснавальнік гуманітычнай ульуры эпохі Адраджэння.

«Рэкі могуць выцякаць з адной крыніцы, і ўсё ж адны бываюць чыстымі, а іншыя — мутнымі».
 Артур Конан Дойл (1859—1930), англійскі пісьменнік.



Усімхнемст!

Муж жонцы:
 — Дарагая, ювелірны быў зачынены, і я купіў табе ёгурт.

— Што гэта, Ала Барысаўна, вы на мяне так сумна глядзіце?
 — Старэеш ты, Максім, старэеш...

Тост: «Давайце вып'ем за прыгожых дам і ўздрыгнем за страшных!»

У рэстаране:
 — Калі ласка, каву з вярш-камі!
 — Нам гэта раз плюнуць!

Выпі гарэлкі?
 Глядзі не пераблытай: спачатку жанчыны — потым паны!

Пугачова з Галкіным сядзяць разам. Галкін пытаецца:

— Ну вось, а вы скардзіліся на дрэнны зрок!..

Пугачова з Галкіным сядзяць разам. Галкін пытаецца:

— Ну вось, а вы скардзіліся на дрэнны зрок!..

Пугачова з Галкіным сядзяць разам. Галкін пытаецца:

— Ну вось, а вы скардзіліся на дрэнны зрок!..

БЯРОЗА

Бяроза — адно з дрэў, якое асабліва ўшаноўваецца ў культуры ўсходніх славян, сімвалізуе надыход цяпла — вясну, дзявоцкасць і жаночасць, а значыць, урадлівасць і дабрабыт. Нашы продкі саджалі бярозы каля свайго жылля, каб прыцягнуць добрых духаў і пазбаўляцца ад злых. У адным з паданняў распавядаецца пра тое, як бяроза vyratavala ад непагадзі Багародзіцы і Ісуса, ахінуўшы іх сваімі галінамі. Бярозу лічылі «шчаслівым» дрэвам, якое прыносіць поспех і здароўе. Адначасова бяроза была звяном, якое звязвала жывых з душами памерлых продкаў, з нячыстай сілай, за што атрымала часткова негатывную афарбоўку. Нягледзячы на ўсе супярэчнасці, бяроза паўсюдна прысутнічала ў абрадах сямейна-радавога і каляндарнага цыклаў як іх неад'емная частка:

● Бярозавыя галінкі ці маладзенькае дрэўца ставілі ў пярэднім куце пры будаўніцтве хаты як сімвал здароўя і дабрабыту сям'і, для якой будзеца хата.

● Бярозавыя галінкі ўтыкалі па межах поля — з надзеяй на багаты ўраджай эбжохавых і льну.

● Пад парогам стайні заковвалі бярозавыя палена: каб коні вадзіліся.

● Каб ягняты былі белымі і здаровымі, пасля выпечкі хлеба ў печ кідалі некалькі бярозавых паленцаў.

● Бярозавыя галінкі ўтыкалі пад дахамі хат, хлява і іншых пабудоў як абярэг ад граду і маланкі.

● Лічылася: калі ў грады з капустай утыркнучь галінкі бярозы, на капустце не будзе вусеняў.

● Напярэдадні Купалля на кароў надзявалі вянкi з галінак бярозы, каб засцерагчы карміцелек ад ведзьмакоў і нячыстай сілы.

● Пры сватаўстве нявесту параўноўвалі з бярозкай, а жаніха — з дубам.

● Гэта ж сімволіка жаночага і мужчынскага дрэва — бярозы і дуба (радзей — таполі) прасочваецца ў абрадзе нявесты, якая, калі выходзіла з царквы, загадвала на будучых дзетак: «усё часцей дубы і адна бярозка».

● Даволі працяглы час у нашых продкаў захоўваўся такі звычай: пасадзі маладзенькую бярозку ў гонар нараджэння твайго дзіцяці — яго абмінучь усе беды, а тваю хату нястачы абыдуць бокам.

● У вясельных песнях замужнюю жанчыну таксама звалі бярозкай.

● На Палессі падчас пахавання памерлу жанчыну абкрывалі галінкамі бярозы, а мужчыну — галінкамі дуба ці таполі.

● Паўсюдна бяроза выступала як ахоўніца і выратавальніца ад шматлікіх хвароб. Лічылася: калі ваду пасля купання дзіцяці, асабліва дзяўчынкі, выліць пад бярозу, то хваробы хутка знікнуць.

● У першыя веснавыя дні «слухалі бярозу» — прыкладалі вуша да дрэва і прыслухоўваліся да руху соку. З пачатку красавіка можна было піць і нарыхтоўваць бярозавы сок.

● Паспрабуйце ў хвіліны стомленасці прыкіліцца да бярозы, абхапіць яе рукамі і максімальна расслабіцца — і праз нейкі час вы адчуеце, як усё цела быццам напоўніцца спрыяльнай сілай, а стомленасць, здаецца, «сцячае» ў зямлю. Толькі потым абавязкова падзякуйце дрэву за дапамогу.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.



Адказы на сканворд
 Па гарызанталах: Кляп, Ахматава, Абов, Жаба, Арах, Ішак, Чак, Ніка, Рапа, Лаз, Берш, Акаліна, Хам, Вя, Ронда, Тронік, Цырк, Рату-фонда, Зона, Ашт, Статар, Гата, Статяр, Фуюко, Бак, Гандаль, Пя верткігалі: Украіна, Не-Ае, Актяд, Бор, Анка, Ліха, Карп, Пляжа, Шпана, Карп, Мрско, Пляжа, Шпана, Карп, Замша, Графа, Авока, Цётка, Ляўчык, Эфр, Пор, Акас, Лява, Бяроза, Чарварак, Пот, Лява, Акеж-ка, Шар, Карамельч.

КАНІКУЛЯРНЫЯ ЗАБАВЫ

З цяжкімі нажавымі раненнямі дастаўлены ў Хойніцкую бальніцу 25-гадовае мужчына. Траўмы падчас скандалу яму нанёс сын сужыцелькі, вучань 10-га класа, на 9 гадоў маладзейшы за яго. Яшчэ адзін школьнік у Гомелі выкраў сілавая кантрольныя кабелі коштам больш за Вг2 млн з мабільнага бетоназмяшальнага вузла, які належыць прыватнаму прадпрыемству.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.